

Наша Ніва

П Е Р Ш А Я Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Э Т А ISSN 1819-1614

Заснаваная ў лістападзе 1906. Адноўленая ў траўні 1991. Выдавец: Прыватнае прадпрыемства «Суродзічы». Выходзіць штотыднёва, у чацвярткі

9 771819 161008



Змова КДБ або справа КДБ

Маёра КДБ Андрэя Дзямідава вызвалілі пад хатні арышт. Стала вядома, што съледчыя дабіваліся ад яго паказаньняў на намесніка Сухарэнкі Васіля Дземянца і абласных начальнікаў Камітэту, ад якіх ён быццам бы атрымаў загад арганізаваць выбухі ў Віцебску. Гэта або рэмэйк «справаў» у стылі 1930-х, або водгук задумаў КДБ узяць уладу ў краіне. **Старонка 4.**

У НУМАРЫ

ЗША замарозілі рахункі «Белнафтхатіму»

13 лістапада адміністрацыя Буша зрабіла новы крок у ціску на Аляксандра Лукашэнку.
Старонка 2.

Чалавек, съведамы сваёй ролі на зямлі

Інгрэс арцыбіскупа Тадэвуша Кандрусеўіча.
Старонка 14.

«БелоРУССКИЙ партизан»

Чаму некаторыя расейскія журналісты пачалі бессаромні піарыць Сяргея Калякіна. Піша Аляксандар Старыкевіч.
Старонка 20.

Ліст таварышам

Павал Севярынец крытыкуе камэнтар «Нашай Нівы» да Антыкамуністычнага форуму «З галавою ў мінульм». Яму адказвае Андрэй Дацко.
Старонка 3.



Карлсан
загаварыў па-беларуску

Старонка 16.

ЗША замарозілі рахункі «Белнафтахіму»

Нагодай для замарожваньня рахункаў адміністрацыя Джорджа Буша назвала тое, што канцэрн кантралюеца асабістамі Аляксандрам Лукашэнкам.

Як было абвешчана ў аўторак, 13 лістапада, санкцыі Міністэрства фінансаў ЗША датычаць усіх прадстаўніцтваў «Белнафтахіму» ў Німеччыне, Украіне, Латвіі, Расеі ды Кітаі, а таксама даччынага падраздзялення канцэрну Belneftekhim

USA.

Санкцыі прадугледжваюць замарожваньне ўсіх рахункаў «Белнафтахіму» на тэрыторыі ЗША і забарону для амэрыканскіх прадпрыемстваў на супрацоўніцтва з канцэрнам і яго даччынімі прадпрыемствамі.

Палітоляг Дзяніс Мельянічоў мяркуе, што на ўнутраную беларускую палітыку гэтае раешэнне будзе мець мізэрны ўплыв, бо наўрад ці Лукашэнка і прадстаўнікі афіцыйнай палітычнай эліты тримаюць свае рахункі на Захадзе. «Іншая рэч, што такія квазіеканамічныя дзеяньні сыгналізуюць беларускім уладам, што можа стаць, калі яны не прыслухаюцца да Эўропы і ЗША. Варта разглядаць раешэнне

адміністрацыі Буша, як чарговы палітычны крок сярод шэрагу іншых крокau, сіпісу персаналу нон-грата, напрыклад. Такія крокі, паўтаруся, павінныя прадманстраваць рэжыму, што яму неабходна прыгрымлівацца рэкамэндацыяў демакратычных дзяржаваў, і ў сферы правоў чалавека ў tym ліку. Адначасова гэта і сигнал апазыцыі аб працягу падтрымкі».

Запісаў Сямён Печанко

Дэмакстранты дабіліся датэрміновых выбараў

Грузінская палітыка мае каўкаскі тэмпрамэнт. Міхайл Саакашвілі спачатку ўвёў на дэзвычайнай становішчы і разагнаў пазасталыя маніфэстацыі пратесту ў Тбілісі, але праз дзень астуў і абвесыць датэрміновая прэзыдэнцкая выбараў.

Грузія будзе выбіраць на толькі прэзыдэнта, але дзяржаўны лад. Галоўнае патрабаванье апазыцыі — адмена прэзыдэнцкай систэмы і перадачы ўлады парламенту.

Адзіным кандыдатам ад стракатай апазыцыі стаў 43-гадовы дэпутат Леван Гачэчыладзэ. Ён бізінесвец, уладальнік вінаробнай кампаніі GWS, што вырабляе, сярод іншага, такія масавыя гатункі віна, як «Тамада» і «Стары Тбілісі». Выбар падаў на яго як беспартыйнага (у апазыцыю ўваходзяць 10 палітычных партый). Гачэчыладзэ прысягнуў, што адразу пасля перамогі на выбараў ён зьліквідуе пасаду прэзыдэнта і сядзе ў адстаўку. А прэм'ер-міністрам ад апазыцыі мае стаць Саламэ Зурабішвілі, былога міністру замежных спраў. Балята-вацца ў прэзыдэнты яна ня можа, бо мае



грамадзянства Грузіі толькі ад 2004 году. Да таго яна, спадчынніца эмігранцага роду, была паслом Францыі ў Грузіі.

Большасць аналітыкаў, аднак, лічаць шанцы апазыцыі на перамогу невялікімі. Саакашвілі застаецца папулярным праз эканамічны поспех і цьвёрды антырасейскі курс.

Раней палітычныя прыхільнасці грузінскага насельніцтва часам рэзка мяніліся. З розніцай у год — два абсалютныя большасці галасавалі за Гамсахурдзія, потым за Шэварнадзэ, потым — за Саакашвілі.

КАМЭНТАР

Саакашвілі Беларусі не чужы

Мы кепска сабе ўяўляем тонкасці грузінскай палітыкі і дэмакратыі, але замена Саакашвілі на працесейскую палітыку супярэчыла б нацыянальным інтэрэсам Беларусі.

Грузія — важны канал пастаўкі ў Цэнтральную Эўропу вуглевадародаў з Каспійскага басейну. Калі Расея перакрые гэты канал, Беларусь апынеца ў яшчэ большай прывязы да адзінай крыніцы нафты і газу.

У гэтым съявліе Цэнтральная і Усходняя Эўропа глядзіць на грузінскую апазыцыю з насыцярожанастью. Што Саакашвілі арыентаваны на супрацу з Цэнтральнай і Усходняй Эўропай у гэтым пытанні, ёсьць пэўнасць. А якую палітыку будзе весьці стракатая, да таго ж падтрыманая з Масквы апазыцыя — гэта пытанне.

Барыс Тумар

АПЫТАНЬНЕ НА NN.BY

Як па-Вашаму, ці ёсьць у Беларусі дэмакратыя?

так, народная дэмакратыя	36 (13.3%)
не, ніякай дэмакратыі	161 (59.4%)
асобныя элементы дэмакратыі ёсьць	74 (27.3%)

Усяго прагаласавалі: 271

Сярэдні заробак у Польшчы складае 1 085 даляраў

Палякі штораз больш зарабляюць. Пра гэта съведчыць рапорт Галоўнага статыстычнага ведамства краіны. У III квартале сярэдні заробак палякаў склаў 2 703 злотыя 41 грош. Гэта 1 085 даляраў ЗША, або 745 эўра. У параўнаньні зь мінулым годам сярэдні заробак палякаў вырас на 9,7%. Паводле Міністэрства статыстыкі і аналізу, налічаны сярэдні заробак у Беларусі ў верасні склаў 713 тыс. 362 рублі (331 даляр, або 227 эўра), што ў 3,3 разу меней. Разрыв паміж заробкамі ў Беларусі і Польшчы штогод расце.

Ліст таварышам

Павал Севярынец крэтыкуе камэнтар Рэдакцыі «З галавою ў мінульм». Яму адказвае Андрэй Дынько.

«Наша Ніва» абараняе камунізм.

Ніколі б не падумаў, што ад няўдалага пэрформансу аднаго з удзельнікаў Альтыкамуністычнага форуму ў гадавіну бальшавіцкага перавароту першую беларускую газету так развязе.

Калі пасярод сходу я выйшаў з залі на Ўправе ў учыбчыу стаптанаю дарожку «Таварыша», адразу падумаў: а вось гэта нехта зрабіў дарма. Падабраўшы газеты з падлогі, патлумачыў відавочцам сваё стаўленне і да «Таварыша» (ён мне насамрэч не падабаецца), і да імпрэзы (тое, што газета мне не падабаецца — не падстава, каб таптаць незалежную прэсус). Чалавек хацеў пачаціць у камуністай, а трапіў у журналістаў. Крыўдна, вядома.

Але вось, праз тыдзень у маёй любімай газэце: «Ці камунізм гэта альтыгуманная ідэалёгія?»

Шок і дрыжкі, як той казаў.

«Паднялі хай, што боты выцерлі аб камуністычнай газэту? — перапітая Эрнэст Сабіла, — ды як мяне камуністы 13 гадоў боты ў лягеры выціралі!»

Аб Беларусь таварышы камуністы (нагадаю тым, што забываю або лічыць пытанье неактуальнym) выціралі боты 70 гадоў. Дарэчы (слухайце Касцяцяна, чытайце Рубінава, глядзіце Зюганава), выціраноць і дагэтуль.

«Подобныя форумы (альтыкамуністычныя — **ПС**) на маюць навуковай маральнай і палітычнай вартасці сέньня» — піша Рэдакцыя. Дзіўнавата чытатць гэта ў рэдакцыйнай перадавіцы. Навошта ж тады паліць з усіх ствалоў па «прывідах» мінілага?

«Ідэя пакаяння камуністай анахраничная» — сцівярджае «Наша Ніва». Позна каяцца хіба што па съмерці. Ці памёр камунізм? Не.

Вуліцы Карла Маркса й помнікі Леніну на

Беспрынцыпавасць

Калі не знайшлося ў гэтай краіне ніводнага чалавека, нават з тых, хто называюць сябе нацыянальна-съвядомымі, што мог бы ўзяць на сябе адказнасць за выступ супраць камунізму, то я готовы ўзяць адказваць за любыя альтыкамуністычныя акцыі, уключаючы ту, што была на сядзібе БНФ з газэтай «Товарищ».

Балюча за Беларусь, у якой нават на сядзібі БНФ, распаўсюджваецца газета, на старонках якой у вельмі «дэмакратычнай» і прывабнай форме апраўдваецца і пропагандуецца камунізм і такія каты беларускага народу, як Ленін.

Любая сувязь нацыянальнага руху з фашысцкай ці камуністычнай ідэяй (што адбываецца, калі газета пазыцыянуе сябе як газета нацыянальная і пры гэтым апраўдвае камунізм), ёсьць ганьбай.

«Арганізацыя такога форуму была б герайзмам у 1977 і справядлівасцю ў 1987, але ў 2007 ад усяго гэтага патыхала праста піямр». Сапраўды, цяпер асуджэнне камунізму болей не справядлівасць? Сапраўды, у нас няма помнікаў

месцы. Майкі Чэ Гевары на жыватах. Гімны БССР ды СССР уувушшу. Зрэшты, дастаткова зірнуць на форум **пп.бу**, каб пераканацца: усё вельмі надзённа.

Сам Сяргей Калякін у сувежым нумары «Таварыша» піша: «Ідеалы Октября ўшё предстоіт претворыць у жыцьці». Памятліва беларуса такі лёзунг прабірае да касыцей.

Чым камунізм, па вялікім рахунку, розніца ад нацызму? Тым, што нацысты зьнішчалі чужых, а камуністы — сваіх? Тым, што дагэтуль ня высьветлена, хто зьнішчоў больш?

Параіў бы калегам-нашаніцам выхоўваць нецярпімасць да зла на рэчах менш спречных, чым той жа «Таварыш».

Як хрысьціяне мы мусім умець аддзяляць грэх ад грэшніка. Веру ў тое, што нават самы фанатычны камуніст, шчыра пакаяўшыся перад Богам, атрымае дараўаныне. Але сам камунізм — прычым не адно як практика, але і як базбожная, агрэсіўная, клясавая, разбураўльная ідэалёгія — зло, якое ня мае апраўданыя. Сёньняшнія «дзяржаўная ідэалёгія» у параданыні з камунізмам — суцэльная, прабачце, дэкларацыя праваў чалавека.

Пра што спрачаемся, беларусы?

Чытайма прапановы Альтыкамуністычнага форуму!

Праграма дзеяньняў па выкараненыні наступстваў панавання камуністычнага рэжыму ў Беларусі

1. Дамагацца ад дзяржаўных органаў Рэспублікі Беларусь прызнаныя дзеяньня камуністычнага рэжыму ў 1919—1956 гг. генацыдам беларускай нацыі і публічнага асуждэння камуністычнай ідэалёгіі як тэрарыстычнага падмурку гэтых злачынстваў.

2. Патрабаваць заканадаўчай забароны пра-

катам і паўсюль ушанаваныя месцы расстрэлаў камуністамі соцені тысячай беларусаў? Сапраўды, спадар Дынько, абараніць камунізм для Вас сέньня — гэта справядлівасць, тады як у 1987-м было справядлівасцю адваротнае? (Зайважце, ні я, якія арганізаторы форуму ніколі не абразілі асабісту ніводнага камуніста, у адрозненіні ад аўтараў артыкулу.)

Ці ведаеце Вы, што распаўсюджваць нацысцкія кнігі ў Нямеччыне забаронена, як і майваць свастьку? А ў нас? Давайце на Курапатах усталяюм помнікі Леніну, а на курапацкіх крыжах намаляем чырвоную зорку і «серп і молат»?! Пра «страж і рэзыку» выдаўцоў газеты «Товарищ»: як вядома, і фашыстам, і камуністам напростила было прыходзіць да ўлады. Яны рэзыкалівалі сваім жыцьцём, так што выдаўцам газеты «Товарищ» ёсьць з каго браць прыклад.

Калі маўчаць тыя, хто прэтэндуе на лідерства, то хай будзе для абаронцаў і пропагандыстай камунізму хаця ў мой слабы голас. Я готовы да выліцца ўсяго бруду, які ўжо пачаў ліца ад іх.

**Віталь Рымашэўскі
(з камэнтароў на сайце **пп.бу**;
скарочана)**

лаганды камунізму ў Беларусі, нарочы з фашызмам і нацыянал-сацыялізмам.

3. Звязніцу ў Вярховы Суд Рэспублікі Беларусь з патрабаваныем забароны дзеяньнікамі палітычных партый і арганізацій, якія стаяць на грунце злачыннай камуністычнай ідэалёгіі.

4. Патрабаваць рэгулярнага адзначэння на дзяржаўным узроўні Нацыянальнага дня памяці ахвяраў палітычных рэпресій 29 кастрычніка і ўвядзення яго ў афіцыйны дзяржаўны календар сэвяточных і памятных дзён.

5. Патрабаваць ад Міністэрства адукацыі пेрагляду вучэбных праграмаў гуманітарных дысплінаў, якія выкладаюцца ў сярэдніх і вышэйшых навучальных установах Беларусі, з тым, каб яны ўтрымлівалі безумоўнае злачынства камуністычнага рэжыму і недапушчаныя пропаганды камунізму.

6. Стала інфармаваць беларуское грамадства пра камуністычныя рэпресіі праз стварэнне і распаўсюд адпаведнай друкаванай і віда-працукры.

7. Стварыць базы дадзеных па камуністычных рэпресіях супраць беларускага народу — асобаў ахвяраў, асобаў катаў, месцаў і датай расстрэлаў і катаўанняў. Распачаць працу па напісаныні «Чорнай кнігі камунізму ў Беларусі».

8. Арганізоўваць зборы подпісуў і ініцыяваць мясцовыя рэфэрэндумы па пытаннях перайменавання вуліцаў і ўстаноў, названых імёнамі арганізатораў і выкананцаў масавых рэпресій, а таксама звязаных з пропагандай камуністычнай ідэалёгіі, і дэмантажу помнікаў тэрарыстам і практикам камунізму.

9. Дамагацца ўсталівання помнікаў і памятных знакаў на месцах расстрэлаў і катаўанняў, усталівання помнікаў і мэмарыяльных дошак, а таксама пераназвання вуліцаў у гонар знаемых барацьбітў супраць камуністычнага рэжыму ў Беларусі.

10. Стварыць фонд падтрымкі ахвяраў камуністычных рэпресій у Беларусі дзеючай дапамогі тым з іх, каму такая дапамога патребная.

11. Далучыцца да працы Міжнароднага троубналу над камунізмам.

Ці ёсьць яшчэ пытаныні, таварышы?

Павал Севярынец

Камэнтар Андрэя Дынька

Разумеем і паважаем маральныя імпаратывы, якімі кіруеца тут Павал Севярынец (і арганізаторы Альтыкамуністычнага форуму). Аднак застаемся пры сваіх перакананінях, сформуляваных у камэнтары Рэдакцыі «З галавою ў мінульм». Думаем, што і Павал зменіць свае бачаныні.

У такой форме, у якой ён прайшоў, гэта ня быў антыхтаталітарны форум, антыхтаталітарны форум. Гэта быў антыкамуністычны форум. І цяжка ўяўіць нешта больш бессэнсоўнае з пункту гледжання нацыянальных інтэрэсаў.

Працяг на старонцы 19.

Змова КДБ або справа КДБ

Маёра КДБ Андрэя Дзямідава вызвалілі пад хатні арышт. Стала вядома, што съледчыя дабіваліся ад яго паказаньня на намесніка Сухарэнкі Васіля Дземянца і віцебскіх начальнікаў Камітэту, ад якіх ён быццам бы атрымаў загад арганізаваць выбухі ў Віцебску. Гэта або рымэйк «справаў» у стылі 1930-х, або водгульле задумаў КДБ узяць уладу ў краіне.

На днях маёру Камітэту дзяржаўнай бяспекі Андрэю Дзямідаву зъмянілі меру ўтрыманья. Яго перавялі з СІЗА пад хатні арышт.

А. Дзямідава затрымалі 19 ліпеня. Праз тры дні яго абвінавацілі ў незаконных дзеяньнях з агнястроўльнай зброяй, боепрыпасамі, выбуховымі рэчывамі, зъдзейсненых паводле папярэдняй змовы групай асобай.

Больш за трох месяцаў Андрэй Дзямідаў знаходзіўся пад съледствівам і ўтрымліваўся ў СІЗА ў Менску.

Калі два гады таму на віцебскіх вуліцах прагрымелі два выбухі, кіраўнік дзяржавы прынародна абвясціў: «Датычных да тэракту ахамонаў затрымалі».

Сапраўды, двум грамадзянам зъ

Віцебску, братам Мурашкам, было прад'яўлене абвінавачанье ў цяжкім злачынстве. Паўгоду іх трymалі ў съледчым ізаляторы, дамагаючыся ад іх прызнаньня. Але, як пазней высьветлілася, арыштаваныя ніякага дачыненія да таго, што адбылося, ня мелі. Братам нахват выплацілі шчодрую — як на постсавецкія звычаі — грошовую кампэнсацыю.

Пасля па абвінавачаньні ў датычнасці да тэрактаў у турму не-надоўга кінулі знанага лідэра апазыцыі Паўла Красоўскага, але мусілі выпусціць пасля пратэстаў грамадзкасці і праваабаронцаў з усяго съвету.

Наступным падазраваным стаў кадэбіст.

Сваякі маёра кінуліся да незалеж-

най прэзы, як толькі адчулі, што на іхнага сына і мужа хочуць павесіць цяжкія абвінавачаныні. Першыя падрабязнасці скандальнае вэрсіі сталі вядомыя зь ліста маці маёра Дзямідава.

Супрацоўнікі КДБ карыстаюцца паслугамі сваіх агентаў. Вось маёр Дзямідаў меў «вушы» зь ліку цывільных асобаў. Ягоны інфарматар Г. раней быў асуджаны за цяжкое злачынства паводле арт. 295 Крымінальнага кодэкса. Ня так даўно ў ягоным гаражы выявілі выбуховыя рэчывы. Г. на пытаньне, дзе ўзяў, заявіў: «Атрымаў ад свайго куратара з КДБ».

Маёра Дзямідава ўзялі пад варту ў менскае СІЗА. Правялі ператрусы ва ўсіх ягоных сваякоў, але ніякіх доказаў знайдзена не было. Два ме-



Сухарэнка і Дземянцей (у цэнтры) на адкрыцці помніка Дзяржынскаму. Травень 2006 году

сці маёр знаходзіцца ў зынявленыні. Цікава, што гэта здарылася літаральна празь некалькі дзён пасля выступу кіраўніка дзяржавы аб навядзеніні парадку ў КДБ.

Аднак на апошній прэс-канфэрэнцыі генэральны пракурор Пётра Мікалашевіч заявіў, што датычнасць маёра Дзямідава да віцебскіх выбухуў «не ўстаноўлена».

Сам Дзямідаў да хатняга тэлефона не падыходзіць — ён пад аховай. Аднак інтэрнэт-выданыне «Беларускі партызан» датэлефанавала да ягонай жонкі — супрацоўніцы аддзелу юстыцыі Віцебскага гарвыканкаму. Вось што яна распавяла.

Дзямідава вымушалі даць абвінаваўчыя паказаныні на некаторых кіраўнікоў КДБ, у прыватнасці — на былога першага намесніка старшыні КДБ Васіля Дземянця (да слова, племянініка былога старшыні Вярхоўнага Савету). Дземянця пры канцы ліпеня разам са Сыцяпанам Сухарэнкам А. Лукашэнкай адправіў у адстаўку. Дземянцей у свой час узнічальваў Віцебскае ўпраўленьне КДБ.

Муж кажа, члены съедчай группы ня раз прымушалі яго даць абвінаваўчыя паказаныні на Васіля Дzemянця і некаторых віцебскіх начальнікаў КДБ, ад якіх ён быццам бы атрымаў загад арганізаваць выбухі ў Віцебску, — патлумачыла

Натальля Дзямідава. — Пры гэтым наўзамен яму абязвалі съпярша мінімальнае пакараньне, а потым — і наагул вызваленіне ад крымінальнай адказнасці.

Натальля Дзямідава са спасылкай на слова мужа кажа, у верасні ў СІЗА ў яго пад рознымі зачэпкамі, але без падмацевання адпаведнымі дакументамі, спрабавалі ўзяць аналіз крыві. Нашто — невядома.

Як высьветлілася, 5 кастрычніка супраць Дзямідава была ўзбуджана яшчэ адна крымінальная справа — за зьдзяйсненне заведама незаконнага вобшуку. Дзямідаў сваёй віны не прызнае і съцвярджае, што ніякага ператрусу ён не рабіў. Больш за тое, грамадзянка, якую нібыта абшукваў Дзямідаў, у траўні гэтага году памерла...

«Нягледзячы на тое, што муж патрабаваў копію пастановы аб узбуджэнні крымінальнай справы, гэты дакумент ён атрымаў толькі праз месяц, — апавядае Н. Дзямідава. — Спатрэбіўся цэлы месяц і не адна скарга, каб муж атрымаў тое, што патрэбна паводле закону. Дарэчы, съедчы чамусьці вырашыў аддаць яму гэту паперу ўвечары і без прысутнасці адваката. Да таго ж, уручаная пад расьпіску пастанова рознілася зъвестам ад той, з якой мужа азнаёмілі ў СІЗА Менску 6 кастрычніка... Паводле фактаў гэтых парушэнняў наш ад-

вакат ужо накіраваў скаргі ў адпаведныя інстанцыі».

Андрэй Дзямідаў кажа, што калі ён давядзе ў судзе свою невінавацьць, то без ваганьняў звольніца з органаў дзяржбяспекі.

Расказане Н. Дзямідавай пралівае съятло на таямнічы і востры сюжэт.

Пракуратура падазрае, што супрацоўнікі КДБ спрабавалі паўплываць на палітычную ситуацыю ў краіне праз арганізацыю выбуху. Цікава, што менавіта на хвалі дэстабілізацыі ситуацыі ў Расеі ў выніку шэрагу выбухуў прыйшоў да ўлады Путін, пасля чаго прадстаўнікі спэцслужбаў занялі ўсе ключавыя пасады ў краіне. Не да канца высьветленыя і абставіны таго, хто і нашто нібыта рыхтаваў выбухі і падпалы ў беларускай сталіцы на 19 сакавіка, якімі страшыў Сыцяпан Сухарэнка напярэдадні выбараў. Або ад каго і нашто съехаўся ідэя запалохваць выбарцаў такімі выбухамі, калі яны не рыхтаваліся.

Калі ж уся гэтая справа сфабрыкаваная, гэта азначае, што ўлады вярхі рыхтавалі, яшчэ рыхтуюць або прынамсі разглядалі магчымасць шматхадовой камбінацыі зъняснімі засновамі, але выразнымі мэтамі. КДБ меў стаць ахвярным казлом, каб на яго зваліць віну за правалы ў палітыцы і нават некаторыя злачынствы.

Мікола Бугай

СЪЦІСЛА

33 краіны прапанавалі асудзіць Беларусь за парушэнне правоў чалавека

33 краіны ўнеслі на Генэральную асамблею ААН праект рэзолюцыі, якая асуджае Беларусь за парушэнне правоў чалавека. Аўтары выказваюць «глыбокую занепакоенасць з нагоды працягунку выкарыстання систэмы крымінальнага праваудзўдзя для таго, каб прымусіць замаўчаць палітычную апазыцыю й

праваабаронцаў, у тым ліку ў форме самавольнага затрымання, невыканання належных працэсуальных нормаў і зачыненых палітычных судовых працэсаў над вядучымі прадстаўнікамі апазыцыі й праваабаронцамі».

3 наступнага году раёнкі ў колеры

Сёлета на гэтыя мэты было закуплена абсталівання на суму 1 млрд 700 млн руб. Пра

гэта паведаміў намеснік міністра інфармацыі Ігар Лапцёнак.

БНФ гатовы правесці з'езд на Кастрычніцкай

Пра гэта заяўліў намеснік старшыні Парытэту Віктар Іашкевіч. Памяшкання для правядзеньня з'езду ўлады не давалі. Зь іншага боку, калі з'езд на будзе праведзены, з'явіцца падстава для

ліквідацыі партыі. Тому В. Іашкевіч заявіў пра гатоўнасць правесці з'езд Парытэту БНФ на Кастрычніцкай плошчы Менску. Як толькі В. Іашкевіч выказаў такую пагрозу, яму патэлефанавалі з гарвыканкаму і паведамілі, што «вызваліўся» Палац культуры аўтазаводу.

З'езд пройдзе 8—9 сінегня. Частка актыўістаў ПБНФ выступае за абнаўленне кіраўніцтва партыі.

Бугай

Ніна Шпак страшыць Лукашэнку

або Машына дзяржаўнай пропаганды, убачаная зъ сярэдзіны.

Інтэрнэт-парталу «Белорусский партизан» патрапіў ліст начальніка інфармацыйна-аналітычнага цэнтра пры Адміністрацыі презыдента Ніны Шпак да старшыні Адміністрацыі Генадзя Навыгласа. Зъ ліста можна даведацца, што ўлады рыхтуюцца да чарговага наступу на недзяржаўных СМІ і шукаюць спосабы зрабіць дзяржаўных СМІ больш прывабнымі. Прычына: насельніцтва не давярае дзяржаўным СМІ і ня хоча іх купляць. Запіска напісаная ў тэрмінах ваенага даниясеньня, густа прыпраўленага парапсыхалёгіяй. «Супрацьстаяньне», «разбуральнае ўзыдзеяньне», «зандаванье і карэкцыя ўстановак сувядомасці і падсувядомасці» — у такіх выразах спн. Шпак аналізуе сродкі задавальненія звычайнага, канстытуцыйнага навату лукашэнкаўскай РБ права грамадзянаў на атрыманьне інфармацыі.

Шпак канстатуе, што афіцыйныя СМІ ў пытаннях уплыву на грамадзянаў цалкам саступаюць апазыцыйным. Дзяржаўныя выданыні, на думку Шпак, «цалкам прайграюць недзяржаўным, у якіх матэрыялы падаюцца больш разнастайна, арыентаваныя на розныя (але заўжды канкрэтныя — інваліды, студэнты, гарнікі і г.д.) сацыяльныя групы». Тады як «у большасці друкаваных дзяржаўных СМІ не праглядаецца арыгінальная аўтарская канцепцыя, пазнавальнага стылю рэдакцыі».

У аналітычнай запісцы прызначаецца, што незалежныя СМІ, у адрозненіні ад дзяржаўных, «апрэратыўна разъмяшчаюць» і, галоўнае, удумліва аналізуюць «інфармацыю пра новыя заканадаўчыя акты і эканамічныя рашэнні». Аднак што пропануе Шпак? Вы думаеце — разыяволіць дзяржаўныя выданыні, каб яны маглі самі шукаць інфармацыю і яе крытычна разъбіраць? Памыляецца, грамадзяне: «зрабіць усё магчымое, каб не дапускаць уцечку інфармацыі дзяржаўных структураў па неафіцыйных каналах» і «абавязаць кіраўнікі рэспубліканскіх органаў кіраваньня сфармаваць у інтэрнэце якасна новыя парталы, забясьпечыўшы іх ня толькі даведачнай, але і актуальнай аналітычнай

інфармацыяй».

Якой разнастайнасці, якой аўтарскай канцепцыі хоча спн. Шпак ад выданыні, якія карыстаюцца адным пералікам забароненых тэмаў і адным чорным сьпісам забароненых асобаў, якія нумар у нумар перадрукуюваюць аднастайны камэнтары агенцтва БЕЛТА, што аж сцякаюць нянавісцю да ўсяго, што пярэчыць інтэрэсам аднае



Ніна Шпак.

палітычнае групоўкі? Калі тысячи гэтых СМІ за 13 гадоў ні разу навату малым не крытыковалі ніводзін крок непагрэшнага кіраўніка?

Чаго дзівіцца тады звесткам сацыялягічнага дасыледавання, якое выявіла, што рэспубліканскія выданыні кшталту «Советской Белоруссии», «Рэспублікі», і ці «7 дніў» чытаюць «толькі чыноўнікі, а таксама пэнсіянэры і людзі перадпэнсійных гадоў». Што «тэмы зацікаўленасці ў моладзі ў гэтых выданыніх фактычна не прысутнічаюць».

Паводле звестак Шпак, за першыд студзень—травень 2007 г. у гандлёвой сетцы УП «Гомельбласаўздрук» практэнт съпісання склаў: «СБ» — 29,6%, «Рэспубліка» — 20,2%, «Гомельская праўда» — 23,8%, «Гомельские ведомости» — 32,6%.

А ў Магілёўскай вобласці гэты практэнт яшчэ большы: «СБ» — 44,9%, «Рэспубліка» — 36,2%, «Могилевские ведомости» — 51,4%, «Могилёўская правда» — 38,7%.

У гандлёвой сетцы «Магілёўбласаўздрук» практэнт съпісання склаў: «Советская Белоруссия» — 44,9%, «Рэспубліка» — 36,2%, «Могилёўские ведомости» — 51,4%, «Могилёўская правда» — 38,7%.

І гэта ў вотчыне лукашэнкаўцаў!

І гэтыя людзі яшчэ тлумачылі разрыў дамоваў «Белсаўздруку» зъ незалежнымі выданынімі высокімі лічбамі съпісання! Не баяцца, што ў іх адсохне язык!

Шпак піша аб праведзеным апытаўні на тэму «Ці давяраеце вы дзяржаўным СМІ?». Палова рэспандэнтаў адказала, што толькі часткова. Шпак, дарэчы, ясна разумее, што азначае напраўдзе такая лічба ў такой състэме, як беларуская.

Ёсьць у запісцы Шпак асобныя згадкі пра спадарожнікавае тэлебачаньне і інтэрнэт. Скачок колькасці абантэнтаў спадарожнікавага тэлебачання разглядаецца як праява нездаволенасці жыхароў краіны вяпчаньнем нацыянальных тэлеканалаў. Інтэрнэт жа — звярніце ўвагу на фармулёўку! — «адкрывае шырокія перспектывы для зандавання, а таксама карэктні ўстановак сувядомасці і падсувядомасці карыстальнікаў».

Прыводзіцца канкрэтны съпіс нэгатыўных дзеяньняў, якімі недзяржаўныя СМІ нібыта наносяць удар па Беларусі: «1. Замоўчванье дасягненняў беларускага народу (праца, калектывізм, любоў да роднай зямлі, мараль і сумленьне, свабода, сацыяльная справядлівасць, народная дэмакратыя, асьвета, сям'я);

2. Стварэнне дзяржаўным чыноўнікам нэгатыўнай рэпутацыі, спробы разбурыць аўтарытэт кіраўніка краіны;

3. Насаджэнне культуры забуйльнасці замест працы і адукациі; 4.

Своеасаблівае тлумачэнне свабоды і правой чалавека; 5. Пераконваньне аб адсутнасці інтэлектуальнага супрададжэння практесу дзяржаўнага кіравання; 6. Поўнае адмаўленне пазытыўнага значэння савецкага пэрыяду...»

Асаблівую трывогу спн. Шпак выклікае тое, што публікацыі апазыцыйных выданіяў «адсылаюць да досьведу і стандартаў развязвіх эўрапейскіх краінаў». У якасці контрапрапаганды яна пропануе дзяржаўным СМІ «паказваць некарэкtnасць, а парой абсурднасць і ўтапічнасць арыентацыі на заходні лад жыцця, абумоўлены зусім іншымі эканамічнымі магчымасцямі». Ну так, Польшча і Літва маюць «іншыя

эканамічныя магчымасыці», у іх там нафтавая дажджы пякуць і газ прадукецца, як у нас гной. І што можна палепшыць у дзяржаўных СМІ, карыстаючыся такім «парадамі»?

Напрыканцы Шпак прыводзіць сыліс рэкамэндацыяў і прапановаў:

1. Даверыць Міністэрству інфармацыі дзялёва вывучыць цягам лістапада—снежня 2007 г. эфектыўнасць выкарыстаныя дзяржаўных СМІ на рэгіянальным узроўні ў фармаваныні патрыятычнага съветабачаныя насельніцтва;
2. Правесыці сацыялягічнае дасылданьне, скіраванае на вывучэнне ступені ўплыву інтэрнэту і спадарожнікавага тэлебачаныя на съядомасыць беларускай моладзі;
3. Скіроўваць сыгналы на выданьні абласных і раённых СМІ не на адрас Адміністрацыі презыдента, а на адрас інфармацыйна-аналітычнага цэнтра з мэтай прапановаў па ўдасканальваныні іх дзеянасці;
4. Абавязаць кіраўнікоў рэспубліканскіх органаў кіраваныя сфармаваць у інтэрнэце якасна новыя парталы, забясьпечыўшы іх ня толькі даведачнай, але і актуальнай аналітычнай інфармацыяй;

5. Зрабіць усё магчымае, каб не дапускаць уцечку інфармацыі дзяржаўных структураў па неафіцыйных каналах;
 6. Апратыўна зъмяшчаць у дзяржаўных СМІ поўныя тэксты прынятых заканадаўчых актаў;
 7. Шырока растлумачыць у дзяржаўных СМІ эканамічную палітыку краіны;
 8. Фармаваць станоўчи вобраз дзяржаўнага службовца;
 9. Пастаянна асьвятляць у дзяржаўных СМІ кіраўнічы досьвед найлепшых прадпрыемстваў усіх формаў уласнасці і індывідуальных прадпрымальнікаў;
 10. Апратыўна рэагаваць на неаб'ектыўную і лжывую інфармацыю, разьмешчаную ў недзяржаўных СМІ;
 11. Рэкамэндаваць Белтэлерадыёкампаніі стварыць штотыднёвую аналітычную эканамічную праграму, у якой выступалі б маладыя супрацоўнікі кампаніі ўсіх формаў уласнасці...
- Карацей, адзягаваць савецкімі мэтадамі на несавецкую рэчаіснасць. Аналітыкам спн. Шпак не прыходзіць да галавы, што прычына коснасці

дзяржаўных СМІ закладзеная ў самую форму іх існаваньня пад поўным контролем, без канкурэнцыі і ва ўмовах абсалютнае самацензуры.

Характэрна, што рэкамэндацыі Інстытуту спн. Шпак не пазбаўленыя імкнення перацягнуць на сябе частку фінансаў, якія выдзяляюцца на пропагандысцкую апрацоўку насельніцтва.

Кіраўніца дзяржаўнага Інстытуту сацыялянна-палітычных дасылданьняў разглядае дзяржаву як манаполію палітычнай групты, да якой сама належыць. Спн. Шпак бачыць свае і дзяржапарату, і дзяржаўных СМІ задачы толькі праз прызму таго, умацоўваюць яны ці аслабляюць папулярызаць адной асобы і яе групой. Няма і гаворкі пра неабходнасць уважана і збалансавана асьвятляць розныя погляды, падыходы, спрыяць таму, каб у краіне адбывалася публічная дыскусія. Ратацыя ўлады выключаеца ў прынцыпе. Няма гаворкі і пра дапушчэнне хоць бы элемэнтаў палітычнага і культурнага плюралізму ў жыцці краіны — гэта да тых, хто цепыща і плозіямі «лібералізацый».

**Зыміцер Панкавец,
Мікола Бугай**



АНДРЭЙ ГРЫЖЕВІЧ

Галоўны ідэолаг краіны Алег
Праляскоўскі (справа) і галоўны
редактар «Советской Белоруссии»
Павал Якубовіч

Усе ў паліклініку

Міністэрства аховы здароўя спрабуе падарваць пазыцыі прыватных мэдычных цэнтраў.

Паводле інфармацыі «Ежедневника», 5 сінкення ў Адміністрацыю прэзыдэнта наядыдзе на ўзгадненне праект указу, які абмяжуе стаўку першага разраду дактароў прыватных клінік да 140 тыс. руб.

Цяпер у буйных мэдычных цэнтрах яна дасягае 380.000

рублёў. У клінік застанецца толькі адзін шлях утрыманця дасьведчаныя кадры: выплачваць зарплату ў капэртах, эканомічныя на адпачынках з фонду заробной платы.

Алею ў агонь можа падліць і рэгуляванне цэнаў на мэд-пастугі, пра магчымасць яко-

га ўжо заяўляю міністар аховы здароўя Васіль Жарко. Мяркуеца ўсталяваць гранічныя цэны на паслугі, якія будуть фармавацца сыходзчы з рэальных выдаткаў дзяржсэктару. Для рэалізацыі гэтай ідэі была прынятая Пастанова Саўміну №1027, згодна з якой Міністэрства цяпер абвязанае «распрацоўваць і зацьвярджаць адзінныя нормы і нарматывы матэрыяльных і працоўных выдаткаў на платныя мэдычныя паслугі, якія аказваюцца юрыдычнымі

асобамі ўсіх формаў уласнасці й індывідуальнымі прадпрымальнікамі ва ўсталяваным парадку».

Да прыкладу, зарплата доктара дзяржпалаінікі фармуеца з акладу 230—240 тыс. і вялікай колькасцю надбавак. Прыватныя клінікі закладаюць у сабекошт істотна большую зарплату дактароў. Таму калі на асобныя паслугі будзе ўсталяваная гранічная дзяржаўная цэна, цэнтры апынуцца на мяжы банкротства.

Буг

Лукашэнка: Урад Сідорскага — «дачасынікі»

А.Лукашэнка запатрабаваў развіваць эканоміку на кітайскі ўзор.

Выступаючы на нарадзе па абмерканіі бюджэту на 2008 г., А.Лукашэнка прызнаў, што паводле вынікаў 9 месяцаў ня выкананыя 6 з 19 важнейшых парамэтраў прагнозу. Рэнтабельнасць прадпрыемстваў звышліася з 16 да 13%. А. Лукашэнка лічыць адказным за гэта ўрад і намякнуў на магчымую ператраску ня толькі «гаспадарнікаў», але і МУС.

Зъ яго словаў, не выконваючы ўказаныні па вытворчасці прадуктаў і абменаваныні імпарту. «Я не могу з году ў год

паўтараць адно і тое ж. Гэта ператварае ўладу ў «пасымешыпча», — сказаў кіраунік Беларусі. Ён запатрабаваў спрасыцца падатковую палітыку ў сфэры прадпрымальніцтва: «Мы не павінны душыць ні прыватны, ні дзяржаўны сектар незразумелымі падлікамі тых падаткаў, якія мусяць выплаціць прадпрыемствам».

А. Лукашэнка называў урад на чале з С.Сідорскім «дачасынкамі»: «Ураду цэльым — фінансавы і сілавы блёкі — пачынаюць абрастаць цінай».

А. Лукашэнка пэўны: «няма тых проблемаў, якія мы ня можам вырашыць». «У сувесце вядомыя варыянты рагшэння такіх проблемаў. Вазьміце, да прыкладу, Кітай». Галоўны клопат Лукашэнкі — нарастанье дзфіціту замежнага гандлю. «У Кітаі ў свой час вырваліся з гэтага заганнага кола. Высьце адно: проста трэба больш прадаць, чым купіць», — патлумачыў эканамістам А. Лукашэнка.

Праўда, кітайская мадэль грунтуеца на нізкіх заробках працоўных, што цяжка ажыццяўліць у адкрытай сывету Беларусі.

Буг



11 лістапада ў
століцы прыйшоў
з'езд Моладзі БНФ.
На фота: лідэр
арганізацыі Але́сь
Каліта.

Па-ранейшаму залежым ад Рәсей

Больш за 10 гадоў Беларусь узгадняе з Рәсей сумесны баланс асноўных энэргарэурсаў.

Больш за 10 год Беларусь узгадняе з Рәсей сумесны баланс асноўных энэргарэурсаў. За гэты час наша краіна фактычна ня зъменшила сваёй залежнасці ад усходніх суседдкі.

Рәсей абяцае паставіць у наступным годзе ў Беларусь столькі газу, нафты, вугалю і электраэнэргіі, колькі папросіць Менск. Ня вырашаным застаецца пытаньне цаны энэргарэурсаў. Канчаткова баланс будзе зацверджаны на сустрэчы прэм'ер-міністраў у съежні.

Аб'ёмы паставак расейскага газу вырастуць на 400 млн куб. м. (на 1,9%) і складуць 21 млрд куб. м. Не зъмяніўся зь мінулага году аб'ём паставак нафты. Беларускі ўрад здолеў дамагчыся свайго ў прын-

цыповым пытаньні шляхоў паступлення сырвіны: у наступным годзе аб'ём нафты, што паставяць трубаправодным шляхам, павялічыцца да 18 млн т.

Неістотна зъменшацца памеры паставак каменнага вугалю. У 2008 г. Рәсей паставіць у нашу краіну 140 тыс.т. вугалю, што на 20 тыс. т менш, чым летась. Гэта адзіны выпадак, калі на практицы, няхай і ў такіх нязначных памерах, беларускі бок пайшоў на скарачэнне імпарту паліва на карысць мясцовых рэурсаў.

Залежнасць ад расейскай электраэнэргіі ў наступным годзе толькі павялічыцца. Усяго плянуецца набыць 7 млрд кВт/г, зь якіх на Рәсей прыпадае 5 млрд кВт/г. Рэшту пас-

тавіць Украіна, якая ўлетку бягучага году прыпыніла паставіці, паабяцаўшы іх аднавіць пры ўмове падвышэння кошту электраэнэргіі.

Канцэпцыя энэргетычнай бяспекі прадугледжвае наладжванье паставак нафты з альтэрнатыўных крыніцаў праз тры гады ў аб'ёме 20% ад патрэбы. Аднак гэтыя пляны пакуль застаюцца толькі дэкларацыямі. Пакуль расейскія нафтаздабывальныя кампаніі маюць інтарэс да Беларусі, айчынныя профільнія чыноўнікі не хвалуюцца з нагоды аднабаковага выходу Рәсей з дамовы аб правядзеньні ўзгодненай палітыкі ў галіне транзыту нафты і нафтапрадуктаў па магістральных трубаправодах СНД.

Сямён Печанко

СЪЦІСЛА

Мы адны такія

Беларусь адзіная ў СНД краіна, дзе захаваная цэнтралізаваная сістэма харчовага забесьпячэння і дзяржаўнага рэгулювання цнаў на асноўныя прадукты, паведаміў намеснік міністра сельскай гаспадаркі і харчу Міхаіл Савельев.

Намеснік міністра пракамэнтаваў даклад Харчовай і сельскагаспадарчай арганізацыі ААН (FAO), прысьвечены прағназаваному росту цнаў на збожжавыя, які можа прывесці да падаражаньня асноўных прадуктаў харчавання. Паводле ягоных словаў, Беларусь, бадай што, адзіная ў СНД краіна, дзе не дапусцілі рэзкага скачка цнаў на малочныя і мясныя прадукты, хлеб, бо рэспубліка ў поўным аб'ёме забясьпечаная збожжам. На ягоную

думку, гэта стала магчымым дзякуючы тому, што асноўная частка прадуктаў вырабляецца ўласнымі сіламі, за выняткам алею, чаю, кавы, морадруктаў.

Дарагое малако

Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчу працягвае настойваць на падвышэнні закупачных цнаў на малако на чвэрць, паведамляе БЕЛТА. З такой прапановай міністэрства зъянрнулася да

Міністэрства эканомікі і ўраду. У Мінсельгасхарчы сваю прапанову абгрутоўваюць тым, што ў суседніх краінах закупачныя цны падвысіліся ў парадку, а таксама даражэюць матэрыяльныя рэсурсы.

Броварам меней

Гаспадарчы суд Віцебскай вобласці прызнаў банкрутства ААТ «Аршанскі піваварны завод» і прыняў рашэнне

пра ліквідацыю прадпрыемства. Бровар вінен каля 17 мільярдаў рублёў, большую частку зь іх — дзяржаве. Пазыкі плянуецца сплачваць за кошт маймасці заводу.

Беларусь пропануе «Газпрому» інвеставаць у «Горадню-АЗОТ» і Белаазёрск

Пра гэта ішла гаворка ў часе сустрэчы першага віц-прем'ера Беларусі Ўладзіміра Сямяшкі і старшыні праўлення ААТ «Газпром» Аляксея Мілера 8 лістапада ў Маскве. Размова ішла аб узделе «Газпрому» ў будаўніцтве энэргаблёку магутнасцю 400-500 МВт на новай пляцоўцы Бярозаўскай ДРЭС. Кошт будаўніцтва складзе \$330 млн.

Абмяркоўваўся таксама ўздел расейскага боку ў праграме развіцця «Горадні Азоту».

СП

PHOTO BY MEDIANET



Дашкевіч ізноў аказаўся мацнейшы



ЧВЕТЛЯГУНОВ

Улады не наважыліся падоўжыць тэрмін зъняволеняня палітвязня.

Суд над Зымітром Дашкевічам, лідэрам незарэгістраванага «Маладога фронту», які цяпер адбывае пакаранье ў шклоўскай калёні, мусіў пачацца 6 лістапада. Дашкевіча вінавацілі ў парушэнні арт. 402 КК «Адмова альбо ўхіленне сведкі ад даванья паказанняў». Зыміцер катэгарычна адмовіўся даваць паказаньні супраць сваіх сяброў з «МФ», у прыватнасці, супраць Івана Шылы. Паводле гэтага артыкулу Дашкевіч мог атрымаць паўгоду турмы дадаткова. За савецкім часам за такое давалі 25 гадоў лягераў.

З раніцы ў Шклове ля будынку калёні чакалі бацька

Зымітра, Вячаслава Дашкевіча, маладафронтавцы, лідэр працпрымальнікаў Аляксандар Макаеў, палітык Вячаслав Сіўчык, намеснік пасла ЗША Луіс Крышок. За апошнім пільна сачыў чалавек у скуранцы, які прадставіўся супрацоўнікам шклоўскага гарвыканкаму. Калі дыплямат пачынаў гаварыць, супрацоўнік адразу даставаў з кішэні дыктафон.

Паступова стала ясна, што суд будзе закрыты. У залю пасыції толькі адваката Даш-

**Адвакат
Аляксандар Галіев
да Вячаслава
Дашкевіча:
Добрую вестку для
Вас нясу**

кевіча Аляксандра Галіева. Нават бацька, які прыехаў на суд са Старых Дарог, застаўся на вуліцы.

А праз сорак хвілінаў пасьля пачатку працэсу Галіев выйшаў ды паведаміў, што суд пераносіцца на 9 лістапада. Прычына фармальная: паводле заканадаўства абвін-

Бэніта Фэрэра-Вальднэр: прысуд Дашкевічу супярэчыць каштоўнасцям ЭЗ

Камісар Эўразіязу па замежных сувязях выказала занепакоенасць паведамленнем пра прысуд Зымітру Дашкевічу. Ён супярэчыць прынцыпам і каштоўнасцям, замацаваным у пасланыні Эўразіязу народу Беларусі, накіраваным год таму, — гаворыцца ў заяве. Эўракамісар заклікала беларускія ўлады неадкладна вызваліць палітычных вязняў, у тым ліку і Зымітра Дашкевіча, і спыніць запалохванье грамадзянскіх актыўістаў.

вачаны мусіць атрымаць паведамленне пра час судовага працэсу не пазней як за 5 сутак. Зыміцер даведаўся пра яго 1 лістапада, і на раніцу 6 лістапада поўных пяць сутак не мінула. «Не хачу быць злым прарокам, але, баюся, упаяюць майму Зымітру па поўнай...», — пэсымістычна назначаў быў Вячаслав Дашкевіч.

У пятніцу, 9 лістапада, пад сценамі калёні людзей было больш. Пад'ехаў Павал Севярынец, кіраўнік магілёўскай абласной філіі Партыі БНФ Рыгор Костусеў. Апроч адваката, на працэс змог трапіць прадстаўнік офісу АБСЭ, які накіраваў ліст з просьбай аб прысутнасці на судзе міністру ўнутраных справаў Уладзімеру Навумаву.

Ля турмы было дастаткова міліцыі і людзей у цывільнім, але яны ніяк не рэагавалі, калі маладафронтавцы апрануліся ў майкі з выявай Дашкевіча і разам пачалі маліцца.

Мала хто разлічваў, што разгляд справы зойме ўсяго дзявяць гадзін. Але ўжо а 12-й быў вырак — 60 базавых велічыні штрафу (1 млн 860 тыс. рублёў). Пракурор патрабаваў 100 б.в., але судзьдзя Кашкіна зъмякчыла прысуд. Навіну пра вырак прысутныя сустрэлі вокілчамі «Жыве Беларусь!»

«Абвінаваўчы прысуд ня рабіць гонару ўладам, але гэта лепш, чым сядзець шэсць месяцаў», — адзначыў Вячаслава Дашкевіча. — Каб сплатіць штраф, нам з жонкай давялося б прадаць усю гаспадарку. Але я пераканаўся, што дапамогуць сябры Зымітру, якіх у яго вельмі шмат».

У апошнім слове Зыміцер не прызнаў віны, сказаўшы, што ня можа съведчыць супраць сябе і сяброў. Абскарджваща прысуд, найхутчай, ня будзе.

На волю Дашкевіч выйдзе за дзесяць дзён да Дня волі, 15 сакавіка.

**Зыміцер
Панкавец**

Дачка адмайляеца вэрбавацца, маці асуджаюць на папраўчыя працы

9 лістапада пухавіцкі раённы суд асудзіў актывістку Партыі БНФ, настаўніцу зь вёскі Талька Натальлю Ільініч на 1,5 году папраўчых працаў. Яе абвінавацілі ў падбухторванні да падробкі мэдычнай даведкі.

Даведка была для дачкі спн. Натальлі, Дар'і, якая ўвесну ездзіла ў Польшчу, каб паўдзельнічаць у гісторычным сэмінары. Адпаведна Дар'і праpusыціла некалькі заняткаў на гістфаку БДУ, дзе яна навучаецца.

Пры канцы красавіка ў дэканат гістфаку прыйшоў супрацоўнік КДБ, які хадзеў пагаварыць з Дар'яй. Сказаў, што ён у курсе, дзе дзяячына знаходзілася тых дні. Пропанаваў дачь інфармацію пра сэмінар. Сказаў,

што ў такім выпадку Дар'я ня будзе мець проблемаў з навучаннем і зможа надалей ездзіць на сэмінары за мяжу. У адваротным выпадку, спэцслужбіст абяцаў пусыць у суд спраўу з даведкамі. Дар'я катэгарычна адмовілася ад супрацоўніцтва.

Пасыль было яшчэ некалькі спрабаў КДБіста выйсці зь ёй на контакт, але ўесь час Дар'я Ільініч адказвала адмовай. Урэшце справа Натальлі Ільініч была перададзеная ў суд.

Пакуль незразумела, ці пакінуць жанчыну працаўца ў школе настаўніцай. Натальля Ільініч зьбіраеца падаваць скаргу адносна прысуду ў вышэйшыя судовыя інстанцыі.

Зыміцер Панкавец

5 лістапада

Графіці ў падтрымку Дашкевіча

Учні ў Шклове невядомыя расыпісалі палітычнымі графіці муры тутэйшай калёні ў прылеглыx будынкаў. Інфармацыі пра затрыманыне не паступала. Нагадаем, што ў шклоўскай калёні паводле аўбінавачання на ўзделе ў незарэгістраванай арганізацыі адбывае пакаранье **Зыміцер Дашкевіч**. Пазней графіці ў абарону Дашкевіча зявіліся ў Бабруйску.

Жалезнічэнку адмовілі

Судзьдзя Цэнтральнага раёну Гомелю **Алена Цалкова** адмовіла ў задавальненіні скарыгі адлічанага студэнта Гомельскага дзяржуніверсітету **Зымітра Жалезнічэнкі** на неправамерныя дзеянні адміністрацыі ВНУ. Нагадаем, З.Жалезнічэнку адлічылі з ВНУ 7 верасня нібы за систэматичнае парушэнне правілаў унутранага распарадку ўніверсітету. Зыміцер быў адным з арганізатараў канцэрту беларускіх бардаў 23 чэрвеня ў Гомелі.

6 лістапада

Беларускамоўныя блянкі дэкларацыяў з боем

У аэрапорце «Менск-2» на мытні **Зыміцер Жалезнічэнка**, які накіроўваўся ў Брусаўль для ўзделу ў моладзевай канфэрэнцыі, запатрабаваў блянкі дэкларацыяў па-беларуску. Супрацоўнік мытні спасыліся на дэзвюхмо-уе, але ў выніку блянкі ўсё ж адшукалі.

7 лістапада

Зачыстка ў Салігорску

Салігорская моладзь на цэнтральнай плошчы гораду праўляла акцыю, прысьвеченую чарговай гадавіне Каstryчніцкага перавароту. Калі да помніка Леніну падыходзіла дэлегацыя рэйвыканкаму, сямёра юнакоў апранулі на сябе саколкі з надпісам «Камунізм пад tryбунал» і

разгарнулі расыцяжку з такім самымі словамі. Міліцыянты затрымалі **Івана і Ільлю Шылаў**, а таксама **Крысьціну Самойлаву**. Шылаў трymалі ляжачымі на сынезе пакуль не пад-eхала машина, Івану разబілі нос.

Рэшта ўдзельнікаў акцыі ўсклада вянок з калочага дроту, на якім было напісаны «Ахвярам палітычных рэпрэсіяў. 1917—1991. 1994—2007», да помніка Дзяржынскаму, што знаходзіцца побач з будынкам гарадской міліцыі.

Затрыманых пратрымалі больш за дзяве гадзіны ў пастарунку. Старши съледчы салігорскай працягуратуры паведаміў Івану Шылу, што супраць яго пачынаецца расыследаванне паводле арт. 363 КК «Супраціў работнікам міліцыі».

8 лістапада

Журналіста праслушоўвали

У працягуратуру выклікалі гарадзенскага журналіста **Івана Романа**. Пракурор прадставіў яму раздрукоўку тэлефонных размоваў з рэдакцыяй радыё «Рацыя» ў Беластоку. І на падставе гэтага задаў яму пытаньне, ці не працуе ён без акредытациі на замежным радыё. У вярасні Івану ўжо выносілі папярэджаньне за супрацоўніцтва з замежным радыё без акредытациі. Іван Роман адмовіўся даваць пакаранье.

Юначкі страшацца КДБ

Моладзевую актыўістку прафсаюзу РЭПам **Марыю Дзюбу** выклікалі да рэктара Mari-léўскага дзяржарханага ўніверсітету харчавання. У прыёмнай яе чакаў малады чалавек, які прадставіўся супрацоўнікам КДБ. Ён меў зьвесткі пра месца працы бачкоў дзяўчыны, ксэракопію яе пашпарта. Ён цікавіўся патасоўкай, якая адбылася ў Менску падчас Сацыяльнага маршу, складам незалежнага прафсаюзу. КДБіст пропанаваў супрацоўніцтва. Марыя адмовілася. Суразмоўца страшыў магчымымі

проблемамі ў вучобе.

11 лістапада

Сход БНФ пад міліцэйскт грукат

У Ваўкавыску на сход Партыі БНФ па вылучэні дэлегатаў на Зыезд, што заплянаваны на 8—9 снежня, спрабаваў патрапіць кіраўнік мясцовай ідэялягічнай вэртыкалі. Удзельнікі сходу вырашылі яго не пускаць. У выніку, цягам усяго сходу, у жалезні дзъверы безупынна грукаліся чатыры супрацоўнікі міліцыі. Побач прысутнічалі некалькі чалавек у цывільным. Пасыль мерарыемства міліцыянты зрабілі спробу перапісаць пашпартныя звесткі ўдзельніка сходу.

Пратэстанты без съятла

На выходныя ў Менску ў царкве «Новае Жыццё» ладзілася моладзевая малітоўная канфэрэнцыя. Сталічны ўлады паспрабавалі перашкодзіць мерарыемству. Да будынку прыехалі прадстаўнікі Энэрганагляду і кіраўніцтва міліцыі Маскоўскага раёну. Пасыль таго, як візітантам не пусьцілі ў памяшканье, будынак быў адключаны ад разъмеркавальнага электрашчыта.

СП

Швэдзкай сацыял дэмакратцы забаранілі ўезд у Беларусь

Сёння ў Беларусь не ўпусьцілі мэнеджэра швэдзкага міжнароднага цэнтра Улафа Пальмэ Наташу Аляксееву. У аэрапорце «Менск 2» ёй не паставілі дазвольны для ўезду штамп з той прычыны, што яна мае два пашпарты — швэдзкі і расейскі.

Наташа Аляксеева — дайні партнёр беларускіх сацыял дэмакрататаў. Яна неаднаразова была ў нашай краіне і да сёняшняшняга дня ніякіх проблем у Аляксеевай не ўзнікала. У Менск яна ляцела па запрашэнні БСДП.

ЗП



Натальля Ільініч з дачкой у судзе.

Show must go on

Апошнія падзеі ў Грузіі выглядаюць павучальнымі. Піша Віталь Тарас.

Апошнія падзеі ў Грузіі, а ў яшчэ большай ступені — тое, як яны асьвятаўліся тэлебачаным, выглядаюць шмат у чым павучальнымі.

Кадры разгону мітынгу ў цэнтры Тбілісі часам нагадвалі «карцінку», не аднойчы бачаную на вуліцах Менску падчас акцыяў апазыцыі. Вадамёты супраць дэмантрантаў у Беларусі, праўда, яшчэ не ўжываліся. Але з другога боку, грузінскі спэцназ мог бы павучыцца ў менскіх калегаў ужыванню шумавых гранатаў і спрытнаму выкарыстанню аўтазакаў. Нічога дзўнага тут няма. Спэцназ — у Маскве, Менску, ці Тбілісі — ствараўся аўтарытарнай уладай не для таго, каб міндальнічаць.

Разам ля тэлевізара

Трохі дзўнім падалося іншае. Тэмай Грузіі ў нядзелью адчынілася галоўная праграма БТ — «Панарама тыдня». Уступленье на пасаду арцыбіскупа Тадэвуша Кандрусеўчіа ў Менску апынулася ў праграме на апошнім месцы. (Пры гэтым арцыбіскуп гаварыў па-беларуску, а вядоўца «Панарамы» з'яўляўся да яго па-расейску, як быццам гутарка адбывалася на тэлебачаныні суседній дзяржавы.) Расейская тэлеканалы, вядома, уважліва сачылі за падзеямі ў Тбілісі, а канал «Весті», напрыклад, які вяшчае круглыя суткі, трансляваў разгон апазыцыі ў жывым этэры, скарыстаўшыся карцінай прыватнай тэлестанцыі «Імэды». Аж да моманту, калі яе вяшчаныне было гвалтоўна спынена спэцназам.

Але ж пад канец тыдня, пасля таго, як Міхаіл Саакашвілі прыняў раптоўнае рагшэнне аб датэрміновых прэзыдэнцічных выбарах і сітуацыя стабілізавалася, пасля таго, як аднавіліся спробы дыялёгу паміж уладай і апазыцыяй, расейская тэлебачаныне пачало паступова губляць цікавасць да грузінскае тэмы.

Трэба прызнаць, што для расейскіх мэдияў падзеі ў Тбілісі сталіся сапраўдным падарункам. Па-першае, яскравая карцінка разгону дэмантрантаў паліцыянтамі, якія нагадвалі персанажаў «Зорных войнаў», сама па сабе была выйгрышнай для тэлевізчанінія. Яе паказвалі ўсе міжнародныя інфармацыйныя каналы (праўда, ня ўсе адкрывалі імі выпускі тэленавінаў).

Па-другое, драматычныя відэакадры адсунулі на задні плян тэму Каstryчніцкай рэвалюцыі, якую імкнуліся выкарыстаць расейскія камуністы ў сваёй выбарчай кампаніі, замінаючы тым самым піяру «Адзінай Рассі». Нават рэканструкцыя вайсковага параду 7 лістапада 1941 г. на Краснай плошчы не была паказаная ўжывую ў расейскім этэры.

Ну, і галоўнае, што расейскія рэпартэры, тэлевядоўцы і камэнтаторы (а разам зь імі, трэба думаць, і мільёны тэлегледачоў) праста ўпіваліся магчымасцю крытыкаваць рэжым Саакашвілі. Упершыню за апошні час ня Захад чытаў натацыі Рассі за адсутнасць дэмакратыі, палітычных свабодаў і псеўдавыбары, а Рассея крытыковала

празаходніцкі ўрад былога савецкай рэспублікі, якая мае нахабства імкнуща ў НАТО. Крытыкала за парушэнне права на дэманстрацыі, на свабоду слова, за арышты лідэраў апазыцыі, за жорсткасць абыходжаньня зь імі і з прэсай.

Яшчэ нядаўна расейская мэдый не заўважалі ва ўпор разгону мірных дэмантрантаў, прэвэнтыўных арышты апазыцыі, зъбіцця журналістаў у братній Беларусі (прычым без усялякага надзвычайнага становішча). Но яе кіраунік, як бы да яго ні ставіліся ў Крамлі, усё-ткі для расейскага начальнства свой. А Саакашвілі, безумоўна, чужы. Вучыўся ў ЗША, свабодна валодае ангельскай мовай, дый расейскай таксама. Нават лепей за многіх расейскіх чыноўнікаў. І пры гэтым шануе ўсё грузінскае — мову, гісторыю, культуру, нацыянальную сымболіку, любіць (ципер дакладней будзе сказаць — любіць) прэсу, даступны для журналістаў.

Зразумела, гэта ніякім чынам не апраўдае аўтарытарных замашак кірауніка Грузіі. Але ня любяць яго ў Рассі, вядома, зусім не за тое.

Ад нянявісці да любові...

Нелюбоў да цяперашняга кірауніцтва Грузіі часам набывае ірацыянальныя формы. У расейскіх журналістаў раптам выявілася ўсагульная сымпатыя да лідэраў грузінскай апазыцыі. Многія з іх у антырасейскай, антыімпэрскай



рыторыцы маглі б даць сто пунктаў наперад у параўнанні зь дзейнымі прэзыдэнтам. Успомнім хаты ёсць экспліністра абароны Іраклія Акруашвілі, які парадай рассыпам піць фэкаліі замест грузінскага віна. Між іншага, сярод лідэраў апазыцыі, за якую так перажываюць сёньня ў Рэсей, апынуўся вядомы бізнесмен Бадры Патаркацышвілі — дауні сябрам і правая рука лёнданскага сядзельца Барыса Беразоўскага. Таго самага Беразоўскага, зь якога расейскія СМІ даўно зрабілі самага галоўнага і самага страшнага ворага народу!

А якую мэту перасьледуюць беларускія тэлеканалы, калі вылучаюць на першыя плян падзеі ў Тблісі? Зусім нядаўна ў Менску адчынілася пасольства Грузіі, зусім нядаўна Аляксандар Лукашэнка прызнаўся амаль што ў любові да грузінскага народа. Што, на БТ вырашылі адпомсціць за даўнія рэзкія выказванні Саакашвілі пра арышты грузінскіх журналістаў падчас вясновых падзеяў 2006 года? Наўрад ці. Проста, відаць, успамін пра «рэвалюцыю ружаў», як і пра ўсе іншыя каляровыя рэвалюцыі выклікае ідэасынкрэзію начальнства ў Беларусі. Трэба ўсім паказаць, што ніякай дэмакратыі ў Грузіі не было і ня можа быць, што гэта ўвогуле фікцыя, выдумка заходніх спэцслужбай.

Гэта тое, што хочуць паказаць і навязаць беларускаму гледачу. А што ён бачыць, якія высновы робіць для сябе? Розныя часткі глядацкай аўдыторыі глядзяць і ўспрымаюць карцінку на экране па-рознаму. Заўсёды была і будзе сярод гледачоў вялікая доля «заўзятараў», якім, па вялікім рахунку, усё адно, што адбываецца «на полі». Галоўнае атрыманае відовішча. Гэта можа быць аўтакатастрофа падчас гонак «Формулы-1», гэта могуць быць сутыкненныя паміж футбольнымі фанамі, альбо паміж фашыстамі і анархістамі, гэта можа быць паводка ў Нямеччыне, ці пажар у доме састарэлых, тэракты ў Іраку, разгон дэмманстрацыі ў Пакістане або Грузіі. Такія людзі ў реальнасці назіралі вонкі за расстрэлам Белага дома ў Маскве ў 1993-м і за падзеямі на Плошчы ў Менску ў

2006-м. На гэтую аўдыторыю, трэба прызнаць, нацэленае ў першую чаргу сучаснае тэлебачанье. Гэта на яе, любімую рэкламадаўцамі, разылічаныя выпускі навінаў, запоўненныя гісторыямі пра манькаў, гвалтаўнікоў, кілероў, вычварэнцаў, поп-зорак. Хай цікавяцца чым заўгодна, абы не палітыкай.

Нечуваная раней реч — выпускі навінаў нават на дзяржаўных каналах перабываюцца страшненай даўгімі блёкамі камэрцыяйнай рэкламы. Які нармальны гледач не пераключыць тэлевізар на іншы канал? Быў бы выбар. Гэта значыць, што дзяржаўнае тэлебачанье ўжо ня верыць у сваю сакральную функцыю: быць носьбітам ідэалёгіі, правадніком дзяржаўнае палітыкі. І махнула рукой на гледача.

Якая там палітыка? Якая інфармацыйная функцыя? Якія законы ўспрыніцца? Галоўнае — хутчэй зарабіць, пакуль дазваляюць.

Ілюзія суперажыванья

Але ж і больш інтэлектуальная частка глядацкай аўдыторыі сочыць за падзеямі ў краіне і съвесьце пераважна не праз дасьледчыцкую цікаўнасць ці прафесійны абавязак. Многія з нас зь непадробнай цікавасцю й суперажываннем сачылі за падзеямі ў Тблісі. Як перад тым — за выбарамі ў Польшчы, а перад тым — за выбарамі ва Украіне. Бо калі ў тваёй краіне адсутнічае палітыка як такая, як барацьба за ўладу падчас сапраўдных выбараў, як спаборніцтва партыяў і, галоўнае, ідэяў — тады застаецца сачыць за палітычнымі падзеямі за мяжой.

Некалі ў праграме «Час» на савецкім Цэнтральным тэлебачаньні найбольш цікавымі былі міжнародны разьдзел і паведамлены пра надвор'е. Надвор'е, адрозна ад палітыкі КПСС, было непрадоказальным. А ў сюжетах пра Захад за пропагандысцкім клішэ і штампамі іншым разам (залежала ад здольнасця журнالіста) можна было разгледзець элемэнты жывога жыцця.

Сёньняшняя «Панарама», за

выключэньнем выпадкаў, калі трэба паказаць кіраўніка дзяржавы, ставіць сюжэты з замежжа на першае. І нават не таму, каб паказаць, як «у іх» кепска і як «у нас добра». Яшчэ Рабіновіч са старога савецкага анэдоту казаў: «Калі ў іх гэта кепска, а ў нас гэта добра, дык чаму ў нас ТАК добра, а ў іх — ТАК кепска?» Проста ў Беларусі навіны зьніклі як жанр. Яшчэ за савецкім часам простаму гледачу стала ясна, што пастановы партыі і ўраду, зъезды аленеводаў і камсамольскія канфэрэнцыі, прырост надояў малака ў канкрэтным калгасе альбо адкрыццё новай станцыі мэтро ці гуртка філіятэлістаў пры ЖЭС ня ёсьць навінамі ў звыклым сэнсе слова. Гэта праста сыгнал, указанынне кіраўніцтва сваім падначаленым на тое, што ў дзяржаве ўсё стабільна, і нічога ня будзе мяніцца ні ціпер, ні ў бліжэйшай будучыні. Вось чаму большасць сацыялягічных апытаўнікаў выказваюць пэўны давер публікі да дзяржаўной прэзы і пэўны недавер — да незалежнай. Таму што недзяржаўныя СМІ пішуць пра тое, чаго не паказвае БТ. А значыць, такога прости ня мусіць быць. Но калі стаць на іншы пункт погляду, тады трэба пераглядаць і ўвесь сёньняшні парадак жыцця, пры якім праблемы могуць быць толькі ў ЗША, Грузіі альбо ў Рэсей. І ніякім чынам не ў Беларусі.

І яшчэ адзін урок апошніх дзён. Рэпартажы з Тблісі, як ужо гаварылася на пачатку гэтага артыкула, уваскрасілі ў памяці падобныя рэпартажы зь Менску. Імі летасць у сакавіку былі запоўненныя амаль усе замежныя тэлеканалы. Мы глядзелі іх і нам здавалася, што нам суперажывае ўвесь заходні съвет.

Але сёньня пра тыя падзеі ўжо мала хто памятае. Забудуцца й кадры разгону маніфэстациі ў Тблісі. Show must go on!

Нічога звышважнага, чагосьці такога, што здольнае перагарнуць нашае жыццё, мы ня знайдзем для сябе, на жаль, на экране тэлевізара ці ў кампютары. Варта адсыці ад экрана, каб зразумець: адзіна важнае — тое, што ў нас унутры.



ЮЛІЯ ДРАШКЕВІЧ

Чалавек, съведамы сваёй ролі на зямлі

Інгред арцыбіскупа Тадэвуша Кандрусеўіча.

На ўрачыстасці прысутнічалі съяштарты ўсіх дыяцэзіяў, усе беларускія біскупы. Прыехалі афіцыйныя госьці з Ватыкану, Рассеі, Літвы, Украіны, Румыніі. Напярэдадні мітрапаліт правёў прэс-канферэнцыю, падкрэсліўшы, што заўсёды меў добрыя дачынені і з СМІ і зьбіраеца часцей ладзіць сустэречы з журналістамі. Тадэвуш Кандрусеўіч адзначыў, што вярнуўся ў Беларусь зь вялікай радасцю. Ён згадаў той час, калі быў біскупам у Беларусі з 1989 па 1991 г. За гэты перыяд у краіне адкрылі 97 касцёлаў, духоўную сэміна-

рыю ў Горадні, выдалі Кацэхізіс па-беларуску.

На пытаньне, ці няма ідэі адкрыцця на базе менскага касцёлу Святога Язэпа духоўнай сэмінарыі, Тадэвуш Кандрусеўіч адразу сказаў, што не валодае поўнай інфармацыяй пра сітуацыю з храмам, таму ня будзе каментаваць.

На думку мітрапаліта, і ў гарадзенскай і ў пінскай сэмінарыях набіраюць недастатковую колькасць слухачоў: «...Недастаткова людзей адчуваюць съяштарскае і манаскае пакліканье. (...) Што да Менску, то тут духоўная на-

вучальная ўстанова папросту неабходная. Хай гэта будзе каледж, ці тэалагічны факультэт, але рабіць гэта абязвязкова. Таксама трэба адчыніць у сталіцы хрысьціянскае выдавецтва», — сказаў

Выказаўся мітрапаліт Кандрусеўіч і наконт канкардату афіцыйнага Менску з Ватыканам, назначыўшы, што такое пагадненіе толькі умацуе пазыцыі Каталіцкай Царквы ў Беларусі.

«З усіх постсавецкіх дзяржаваў толькі Літва мае канкардат з Ватыканам, але такая пагаднені ёсьць у Польшчы, Нямеччыны і іншых эўрапейскіх краінаў.

Гэта будзе істотны крок наперад. Наколькі я ведаю, ёсьць яшчэ шмат няўгодных пытанняў, якія трэба тэрмінова вырашаць. Разам з тым, я спадзяюся, што канкардат усё ж будзе заключаны».

Пра візит Папы ў Менск Кандрусеўіч сказаў наступнае: «Прыедзе тады, калі гэтага захоча Бог. Цяпер жа мы можам толькі маліцца за гэта». Арцыбіскуп Менска-Магілёўскі перакананы, што для Касцёлу сёньня важна мець добрыя стасункі з дзяржавай і Праваслаўнай Царквой.

«Касцёл мусіць актыўна супрацоўнічаць зь дзяржа-

**Біскуп Антоні
Дзям'янка, кардынал
Казімер Сывентэк і
апостальскі нунцый
Марцін Відавіч
передаюць
арцыбіскупу ягоны
пастарал.**

вай, але нягледзячы на гэта ён павінен актыўна гаварыць і абараніць права вернікаў. Мы можам разам з уладамі змагацца з такім зъявамі, як суйцыды, наркаманія, алька-галізм. Я вельмі ўзрадаваўся магчымасцю сустрэчы з прэзыдэнтам Беларусі падчас нядыўнай канфэрэнцыі «Хрысьціянства і іслам», якую арганізоўваў мітрапаліт Філарэт. Я ўзгадваў, як аднойчы ў Маскве мяне прадставілі Лукашэнку, тады ён запытаўся: калі ты вернесься да нас? Я ня ведаў, што адказаць, а цяпер вось вярнуўся.

Я вельмі даўно знаёмы з уладыкам Філарэтам. Вельмі моцна паважаю гэтага чалавека. Мне хочацца праца-ваць разам зь ім і ўсёй Праваслаўнай Царквой, бо мы змагаемся супраць адных і тых жа выклікаў сучаснасці — сэкулярызму і маральна-рэлігійному. Нам трэба быць разам, шукаць адзіную мову. Між намі ёсьць перашкоды і перагородкі, але яны не дасягаюць неба, таму іх можна пераадолець. Можа, мала хто з вас заўважыў, што я прыйшоў на се́ньняшнюю прэс-канфэрэнцыю з кры-

жам, які мне нядыўна пада-рыў мітрапаліт РПЦ Кірыла. Мне ён вельмі падабаецца. Еднасцьць усіх хрысьціянаў се́ньня надзвычай важная, бо адкрыта стаіць пытаньне, ці быць хрысьціянству ўвогуле. Усё актыўней падымаюць галаву іншаганцы», — сказаў Тадэвуш Кандрусеўч.

Таксама мітрапаліт паве-даміў, што Касцёл зьбіраецца працягваць будаваць хра-мы па краіне. Ён лічыць, што найлепши будаваць невялікія касцёлы, капліцы. Галоў-нае, каб на іх пабудову хапала грошай. З новага арцыбі-куп паабяцаў больш актыўна ладзіць пілігрымкі для вернікаў у святыя мясціны, а таксама зрабіць тэлемост між Менскам і Ватыканам.

На ўсе пытанні, нават за-дадзеныя па-расейску, ар-цыбікуп адказаў па-белару-ску.

Зъміцер Панкавец

**На наступны дзень
пасля ўступлення на
пасаду арцыбіскупа
Кандрусеўч і кардынала
Свёнтаク служылі імішу і
маліліся ў Будславе
перед абразом Божай
Маці, апякункі Беларусі.**

ЮЛІЯ ДАРАШКЕВІЧ



Ад імя Праваслаўнай царквы арцыбіскупа віншаваў япіскап Бабруйскі і Быхаўскі Серафім. Цырымонія адбывалася ў дзень успаміну Святога Язафата Кунцэвіча, і арцыбіскуп Кандрусеўч скіраваў сваю гамілію да тэмы адзінства хрысьціянаў.



САТНОСІС.БЫ



ЮЛІЯ ДАРАШКЕВІЧ

**Сярод
запрошаных
на
цирымонію
былі
святары,
кіраўнікі
органаў
дзяржаўнай
улады,
дыпламаты, а
таксама
Аляксандар
Мілінкевіч і
Станіслаў
Шушкевіч.**

Карлсан загаварыў па-беларуску

Група энтузіястаў выдала па-беларуску книгу «Малы і Карлсан-з-даху». «Так назва найбольш адэватна перакладаецца з швэдзкай», — кажа рэдактар кнігі, прафесар Лявон Баршчэўскі. Пераклаў казку Юрась Жалезка.

«У мяне падрастасе сын, і ўвесь час паўстае пытаньне, што б яму людзкага пачытаць па-беларуску, — кажа адна з ініцыятарак праекту Настася Маяш. — Гэта праблема ўсіх мадых беларускамоўных бацькоў». Ідзю выдаваць дзвінскую клясыку па-бела-

руску падтрымалі Алесь Яўдаха і Аляксандра Маваік.

Карлсана выдалі першым з розных прычынаў. Адыграла ролю і стагодзьдзе Астрыд Ліндгрэн, што адзначае сёлета, але наўперш выхад сусветнавядомага твору па-беларуску мае стаць сыгналам для культурнага асяродку. «Мы можам такім чынам актыўнізаўць творчыя практэсы у Беларусі» — лічыць Маяш.

Яна пэўная, што новая кніга стане выдатным падарункам для дзяяцей: «Мы паставілі пытаньне, каб гэ-



та была яласная кніга з добрым ілюстрацыямі, у цвёрдай вокладцы». Аздобіла кніжку мастачка Марына Рудзко. Пару піліся выдаў-

цы і пра аўтарскія права.

Афіцыйная прэзентацыя «Карлсана» адбудзеца праз некалькі тыдняў.

СП

Ліндгрэн А. Малы і Карлсан-з-даху. Менск:
Выдавец Зыміцер Колас, 2007

Новая кніга пра старыя грошы

Кніга Дзымітрыя Гулецкага «Манэты беларускай даўніны» — для ўсіх, хто цікавіцца гісторыяй Беларусі даросейскага пэрыва.

Кніга ў папулярнай форме распавядзе пра гісторыю грошовага звароту на сучасных землях Беларусі, пра ўздымы і правалы вял-

ікалітоўскага біцьця манэтаў. У кнізе прадстаўлена шмат выяваў манэтаў і іх тагачасных падробак.

Сам аўтар сцьвярджае, што гэта толькі «размалёўка». Таямніцы беларускай нумізматыкі яшчэ чакаюць дасьледчыкаў. Задача «Манэтаў беларускай даўніны» — захапіць чытача.

У той час як гісторыя грошовага звароту на землях ВКЛ сягае сотні гадоў, мы амаль нічога на ёй ведаем пра яе. Каб адчуць покліч гісторыі, дастаткова пакласці на далонь драбнюткі кавалак мэталу. Напрыклад, срэбны кружэлак паўторшу Жыгімonta II Аўгуста з выяваю Пагоні. Дарэчы, Жыгімонт Аўгуст на быў прыхільнікам польскіх грошай, таму каронныя мынцы (манетныя двары) былі зачыненыя. У межах РП і ВКЛ афіцына курсавалі толькі літоўскія манэты. Больш дакладна пра гэта можна прачытаць у кнізе...

«Манэты беларускай даўніны» можна набыць у кнігарнях і незалежных распавя袖днікаў. Наклад 3000 асобнікаў.

Руслан Равяка



Гулецкі Дз. Манэты беларускай даўніны — Менск: Беларусь, 2007

Падарожжы Вольгі Іпатавай

Выйшла кніга алавяданья Вольгі Іпатавай. Большасць тэкстаў — аб падарожжах па нацыянальным мэкропалі, што


раскіданы па ўсім сьвеце. Пісьменьніца наведала дзясяткі магілаў і помнікаў гісторычных дзеячоў, якія прысь-

вяцілі жыцьцё барацьбе за свабоду Беларусі — Ваўжэцкага і Каліноўскага, Дуніна-Марцінкевіча і Цёткі, Генштадта, і Алесь Адамовіч. Аўтарка піша, што яе кніга — адказ на звужэньне ступені свабоды ў грамадзтве ў апошнія 12 гадоў і на адраджэнні ідраўлігі сталінізму.

БелаПАН, СМ

Іпатава В. Свабода да апошняга дыханья. — Менск:
«Беларускі кнігазбор», 2007

IN MEMORIAM



Памёр Норман Мэйлер

Амерыканскага пісьменніка ня стала 10 лістапада. Ён памёр у нью-йорскай бальніцы ад хваробы нырак. Мэйлер пражыў 84 гады. Ён нарадзіўся ў Нью-Джэрзі, вырас у Брукліне, вучыўся ў Сарбоне, ваяваў на Ціхім акіяне. У 1949-м прачытала «Капітал» і прызнаваўся, што гэта дапамагло яму стаць добрым пісьменнікам. Мэйлер працаў паліткаментарам і эсістам у часопісе «Playboy», інтэлектуальным выданні «The New York Review of Books», балітаваўся ў мэры Нью-Ёрку як незалежны кандыдат. У 1960—70-я распрацаваў новыя журналістычныя стылі, перанёсшы раманную стылістыку і аўтабіографізм у рэпартажныя, камэнтарныя, публіцыстычныя тэксты. Ён быў шэсць разоў жантата і меў дэвяцьера дзяцей. Ён гутар сценару да фільму «Аднойчы ў Амерыцы» (1984), біографіі Лі Харві Освальда «Казка Освальда» (1995).

Ягоны апошні роман «Эвангельле ад Сына» (1997) — напісаная ад першай асобы справа здача пра жыцьцё не чужога нічому людзкому Хрыста.

Дзякуй

Вікторыі К. зь Пінскага раёну.

Сяргею А. з Магілёва.

Юр'ю з Кобрынскага раёну.

Анатолю С. з Мазырскага раёну.

Але Г. з Бабруйску.

Генадзю Л. з Гомелю.

Сяргею П. зь Лідзкага раёну.

Аляксандру Т. зь Віцебску.

Паўлу Д. з Івацэвіцкага раёну.

Руслану Р., Аляксандру Н.,

Георгію Р. з Баранавіцкага раёну.

Станіславу Л. з Мастоўскага раёну.

Аляксандру Н. зь Берасьця.


Леаніду А. з Гарадоцкага раёну.

Аляксандру К., Юр'ю Л.,


В.Г., Д.К., Л.Г., Д.П., Сяргею Ш., Валянціне Ш., Валеру Ч., Генадзю Я. зь Менскому.

Асобны дзякуй: спадару **Маржову** з Налібоцкай Пушчы.

зъбяры «Кнігарню «Наша Ніва»



Пётр Краучанка. Беларусь на ростанях:
Нататкі дыпламата і палітыка



Вясна народу:
Эсэстыка 1991—2007

ПАВЕДАМЛЕНИЕ

ПВУП "Суродзічы", УНП 190 786 828
МГД ААТ "Белінвестбанк", вул. Калектарная, 11, Менск, код 764

Рахунак ат-
рымальніка **3012 206 280 014**

Асабовы
рахунак

(прозвішча, імя, імя па бацьку, адрес)

Від аплаты			Дата	Сума
За газету "Наша Ніва"				
Агулам				

Касір

ПВУП "Суродзічы", УНП 190 786 828
МГД ААТ "Белінвестбанк", вул. Калектарная, 11, Менск, код 764

Рахунак ат-
рымальніка **3012 206 280 014**

Асабовы
рахунак

(прозвішча, імя, імя па бацьку, адрес)

Від аплаты			Дата	Сума
За газету "Наша Ніва"				
Агулам				

КВІТАНЦІЯ

Касір

М.П.

Каб ШТОТЫДЗЕНЬ атрымліваць газэту,

дасылайце адрасы і
гроши за газету. Кошт
на месяц — 8 тыс.
рублёў.

1) Просім усіх
ахвотных чытаць
газету паведамляць у
Рэдакцыю свае
адрасы і тэлефоны.
Гэта можна зрабіць
праз: тэлефоны: (017)
284-73-29, (029) 260-
78-32 (МТС), (029)
618-54-84, e-mail:
dastauka@nn.by,
паштовы адрас: а/c
537, 220050 Менск.

2) Просім у блянку
банкаўскага
паведамлення ці
паштовага пераказу
дакладна і разборліва
пазначаць адрас, у
тым ліку паштовы
індэкс і код пад'езду.
Па пытаньнях
атрыманыя газэты
пытайцеся Рамана.

«Навошта нам такая міліцый?»

Так запыталася ў мяне супердзека, якая ўсё жыцьцё адпрацавала настаўніцай, калі даведалася пра апраўданы прысуд у дачыненыі да машчаніцкіх хлопцаў.

Іх больш за два гады трымалі ў турме як падазраваных у забойстве сям'і з шасыці чалавек у вёсцы Вялікай Машчаніцай Бялыніцкага раёну.

Нагадаю абставіны справы. Тая сям'я літаральна перад гэтым пераехала ў вёску, прадаўшы ватраку ў Бялынічах. Раніцай 1 чэрвеня 2005 г. былі знайдзеные цэль пэнсіянэркі і яе сужніца, дзякі гаспадыні і маладога чалавека, а таксама — самае жудаснае — двах дзяцей сямі і чатырох гадоў. На целах малых было знайдзена 14 і 19 розных цялесных пашкоджанняў. Уся вёска была ў шоку, забойству ў Машчаніцы не было з часу вайны.

Праз дзень быў затрыманыя шасыцёра маладых жыхароў вёскі ва ўзросце ад 18 да 24 гадоў. Пляём неўзабаве прад'явілі абвінавачаныне ў забойстве. Съледства цягнулася больш за год. У сінёкі 2006 г. пачаўся працэс у Магілёўскім аблсудзе пад старшынствам суддзьдзі Міхаіла Мельнікава. Падчас разгляду справы было выкліканы ў суд амаль падцарты сотні жыхароў Машчаніцы, было зроблены шмат розных экспертызаў, справа налічвае 28 тамоў матэрыялаў.

Пракурор запатрабаваў для двух падазраваных расстрэл, для іншых трох чалавек — пажыцьцёвэя зняволеніне. Ни толькі адвакаты, але і большасць насельніцтва Машчаніцы мелі вялікі сумніў, што затрыманыя хлопцы, звычайнія вясковыя разгільдзі, маюць дачыненіне да забойства.

І вось 2 лістапада ў Магілёве судовая камітэта абвесьціла прысуд. Адзін з падсудных вызвалены з-пад варты ў зале суду. Астатнія пакараныя тэрмінамі зняволенія ад 4 да 10 гадоў за іншыя злачынствы: некалькі чалавек прызнаныя вінаватыі ў сэксуальных дачыненіях з непаўнолетнімі, крадзяжках, адзін прызнаны вінаватыім у згвалтаванні.

Калі абвяшчалі прысуд, падсудныя плакалі за кратамі. За час знаходжання ў турме, а гэта амаль два з паловай гады, адзін з іх захварэў на сухоты... Ці выйдзець вясковыя хлопцы адтуль нармальнym людзьмі, і як сцяпніць людзі, якія іх пасадзілі ў турму?

Мой родны дзядзька, Дарасевіч Павал, працаў пракурорам Бялыніцкага раёну з 1947 па 1955 год. У гэты час у раёне жыло амаль 50000 чалавек, у штаце бялыніцкай міліцыі

налічваўся 21 чалавек... Цяпер у раёне працьківае 21000 чалавек, у раёне міліцыі больш за сотню...

Але саме галоўнае — хто забіў сям'ю і малых дзетак і хто адкажа за тое, што невінаватыя людзі страцілі здароўе ў турме. Жыхары вёскі баяцца выйсьці на вуліцу вечарам, а «пастухі», як трапна адзначыў кіраўнік дзяржавы, пільна кантралююць, што робяць апазыцыянеры Вырэч і Мяцеліца.

Барыс Вырэвіч, Бялынічы

Гонар за горад, дзе жыву

У Менску так і не зьявіліся вуліцы Сапегі, Вайніловіча, Брыля. Хоць, для прыніццаў рашэнняў аб іх найменыні зьбіралі подпісы. Але ёсьць у Беларусі горад, у якім саб'еш ногі, шукаючы вуліцу з «савецкай» называй.

Захацелася трохі падзяліцца тым, што мой горад мае столькі добрых назваў вуліцай. У 1992 годзе гарвыканкам узначаліў Генадзь Карпенка. Сярод іншых пачынальняў, памяць — цю пра яго застанецца несумненна зміненне тапанімікі гораду, адніход ад савецкай бязглуздзіцы. Выявіліся цікавыя рэчы. Памятаю, як напачатку бурчэлі людзі. У магазінах пуста, прадукты па картачках, а тут назвы на вуліцах мняюць, ім што, рабіць больш няма чаго? Тым ня менш, справа была зробленая і зьяўлілася назвы, якія цяпер ужо «прыраслі» да сваіх месцаў.

Шмат вады выцекла з Вуши, як жывуць маладечанцы на вуліцах імя Канстанцыя Астроскага, Язэпа Лёсіка, Канстанцыя Буйло, Уладзіслава Галубка.

У пашпартных сталах, квітках на выліпку газетаў, у паштоўках замест вуліцаў Піянэрская, Асавіцкая, Чырвонаармейская, 1-га і 2-га за вуліцаў Камуністычных, завулку Паліянага і Чырвонага цяпер пішуць адпаведна вуліцы Велікодная, Рынмарская, Грыцаўца, Бэзэвая, Таполевая, Купальская.

Паменшала «герояў». Вуліца Шчорса стала вуліцай Якуба Ясінскага, Суворава — Ушацкай (па назыве ракі), Паўліка Марозава — імя Алаізы, Кірава — Грамадоўской, Калініна — Язэпа Драздовіча, Дзяржынскага — Вольнай (!), Чапаева — Забіды — Суміцкага.

Ня стала «клясыкай». Вуліца Энгельса ператварылася ў імя Ігната Буйніцкага, Маркса — у вуліцу Бухаўшчына (па назыве былыя вёскі), а праспект Леніна — у Вялікі Гасцінец. На жаль, большыя людзі піша па-расейску і нашыя назвы перайнаўчыць на свой кальціл. Не зайдзірошчу поще. Яшча паўбяды, калі напішучь — «ул. Большой Гостинец», а бывае — «ул. Большой Падарко».

Былі і вуліца імя Пушкіна, цяпер

— Гарадоцкая, і тупік імя Пушкіна, цяпер — Нагорная. Можна толькі здагадацца пра адчуваныні людзей, якія пазначалі сваё месца жыхарства тупіком Пушкіна. Дзе жывеш? Тупік Пушкіна. Далярбог, было так.

Самае прыгожае месца ў горадзе — Цэнтральная плошча, (былая Леніна), што па велічыні мала чым саступае стаўлічнай.

Гледзячы на добра бачную шыльду з называй Віленская, з цяжкасцю прыпамінаеш былую назуву — Савецкая. Уздоўж чыгункі імкне з усходу на захад Лібава-Роменская, былая Рэвалюцыйная.

Але найбольш пашэнціла жыхарам іншай вуліцы, бо цяпер на пытанынне, напрыклад, таксціста — куды едзем? — яны адказваюць: на вуліцу Скарыны. А раней даводзілася і гаварыць і пісаць — вуліца імя 60-годдзя Вялікага Каstryчніка. Во ёк!

Плошча з царквой, вакол якой пачынала забудовацца мястэчка, цяпер мае цудоўную назуву — Старое Места. Ёсьць яшчэ вуліцы Замкавая, Калядная, Ноўы Свет, Местачковая, Святаянскага, Вялікасельская, Палацкая, Лебедзейская...

Адны толькі назвы могуць выклікаць нястрыманае жаданье пабываць на такім горадзе і ўтэлёніца, што гэта насамрэч так.

Музичная вучэльня носіць імя Міхала Клеафаса Агінскага, помнік яму, зроблены з народных сродкі, знаходзіцца побач.

Спадар Арлоў у сваёй книзе «Імёны свабоды», апавядаючы пра Якуба Ясінскага, адчайна пытваецца, — ці ёсьць дзе-небудзь вуліца яго-нага імя? Ёсьць! У Маладэчне. Ужо 15 год прашло, як на пытанынне — што гэта за Ясінскі, — я кората тлумачыў, — паплечнік Касцюшкі, кіраўнік паўстання на Беларусі. Пачутае ў адказ, — а-а-а, — гучала на вельмі аптымістычна. Калі нядайна тым жа пытаньнем хаець справакаваць на сумнёў калегу па працы, той нечакана азваўся, — «этот друг Костышки, воевал за нашу страну, своих знать надо», — і гэта было абнадзеяльн.

Пасыплю галаву попелам, калі мне хто назавез места, дзе яшчэ памяялі столькі назуву. З адного боку — гонар за горад, дзе жыву, а з другога — скрушилася ад мноства камуністычных тупікоў, ленінскіх плошчаў, каstryчніцкіх завулкаў, вуліцаў «герояў» і «клясык» «вучэння» ў нашых паселішчах, ад пастаяннага напамінання гэтых назуву ў дакумэнтах, даведках, квітках.

Чаму б не інцыдыента зъмену тапанімікі як у згаданым прыкладзе ў іншых нашых мястэчках?! Тым самым, нягледзячы на наяўнасць Міністэрства прады, адказных за «идеолагическую работу», імкненіў уладаў рукамі сваіх людзей «закопваць» «вельмі разумных», зрабіць свае ўнёскі ў стаўленыне нашай Бе-

ларусі.

Можа, сталася так, што падсьвядома, і назывы пайтлыivalі на паводзіны, але большыя маладечанцаў пачуваюць сябе нармальнымі беларусамі з крэтычнымі стаўленынамі да цяперашнягі становішча, толькі, можа, крыху напалоханымі. А паславала нас усіх, на жаль, на толькі кватэрнае пытаныне...

Сяргей Космач, Маладэчна

* * *

Я бачу, ідзе размова аб правапісе беларускай мовы пад загалоўкам «Наркамаўка ці тараškevіца». Усім вядома, што тараškevіца была перш, і тараškevіца быўа ёсьць адпаведна вымове беларускому слову, а гэтага няма ў наркамаўцы. Бязь мяккага знаку слова чытаеш у артыкуле і паходісця, што тут нечага бракуе, недахават, або слаба ведае беларускую мову, або гэта пісаць чужаземец. Чужамоўныя слова, пісаны тараškevіцай ёсьць даўлёка ад архінальнай пісоўні. Каб улепшыць правапіс тараškevіцы, дадаць літару G (‘) гэта для чужаземных слоў і беларускіх слоў, дзе Y (g) літара заменена праз Г (h). Правапіс, што карыстаецца «Наша Ніва», ёсьць для мяне задавальнічы, чы нават выдатны, але траба ўлучыць літару G (‘) гэта для чужаземных слоў і беларускіх слоў, дзе Y (g) літара заменена праз Г (h). Правапіс, што карыстаецца «Наша Ніва», ёсьць для мяне задавальнічы, чы нават выдатны, але траба ўлучыць літару G (‘) гэта для чужаземных слоў і беларускіх слоў, дзе Y (g) літара заменена праз Г (h).

Кастусь Верабей, Нью-Ёрк

• • • • • • • • • • • • • • •
 «НН» з радасцю друкуе ў газэце і на сайце www.nn.by чыгцікі лісты, водгукі і меркаваны. З прычыны вялікага аўшуму пошты мы ня можам падцверджаць атрыманыне Вашых лістоў, ня можам і вяртаць неапубліканыя матэрыялы. Рэдакцыя пакідае за сабой права рэдагаваць допісы. Лісты мусіць быць падпісаныя, з пазнакай адресу. Вы можаце дасылаць іх поштай, электроннай поштай ці факсам.

Наш адрас: а/с 537, 220050

Менск.

e-mail: nn@nn.by.

Факс: (017) 284-73-29

Ліст таварышам

Камэнтар Андрэя Дынька.

Працяг са старонкі 3.

Партыя камуністай Малдовы, прыйшоўшы да ўлады, ня стала пераназываць праспект Штэфана Вялікага ў праспект Леніна, рабіць 7 лістапада святочным днём ані зачыняць малдаўскія школы. Бо мае іншае разуменне марксізму і нацыянальных інтарэсаў Малдовы. Ня ўсё камуністычнае ёсьць таталітарным і ня ўсё таталітарнае ёсьць камуністычным. Ставіць у адзін шэраг Касцяціна і Калякіна ёсьць дагматызмам.

Нашы з Вамі, Павал, ацэнкі марксізму і камунізму разыходзяцца — гэта вялікая і складаная тэма для асобнае гаворкі, у якой цяжка нам з Вамі было б дасягнуць згоды, а гісторыкам — навуковае праўды. Таксама і значэнне марксізму і камунізму для Беларусі — зусім ня тое, што для Польшчы ці Рассеі. І вызначыць яго — цяжкі навуковы выклік.

Аднак ёсьць тое, што лучыць газэту, якая ўпершыню зъміясціла гутарку з Эрнестам Сабілам яшчэ ў 1996 годзе, з Вамі, Павал, — ацэнка сталінізму; гэта таксама аб'ядноўвае нас з ідэолягамі ПКБ (пакінцце ўбаку ўзбочныя элемэнты ў гэтай партыі; у кожным палітычным асяродку нямала ўзбочных адзінак). Нагадаю Вам, што, дзякуючы сакратары Партыі камуністай Алене Скрыган, у Капыльскім раёне паўстаў адзін з нешматлікіх у Беларусі помнікаў ахвярам сталінізму. І што адзін сакратар былос кампартыі ўзначальвае арганізацыю ТБМ, а другі закладаў асновы дыпляматыі РБ.

Сталін абапіраўся на палітычныя практикі і духоўныя традыцыі Івана Жахлівага і Пятра Першага. Сталінізм узынік у выніку пералюбо таталітарнай утопіі і расейскага абсалютызму.

ПКБ ня ёсьць носьбітам ані першага, ані другога.

У Беларусі няма палітычнае сілы, якая была б носьбітам таталітарнага

мэсіянізму. Ёсьць успаможаныя Расея «імпэрцы», але ў цэлым беларусы асэнсавалі сябе як асобную нацыю сярэдняга памеру і таму без глябальных амбіцый. Затое пануе абсалютызм, сьпісаны чиста з узору Расейскай імпэрыі. Больш за тое, гэты абсалютызм у сілу шэрагу суб'ектыўных, а, магчыма, і аб'ектыўных прычынаў імкненца съцерці беларускую культуру, што стварае абсалютную пагрозу існаванню беларускай нацыі. Спрэчкі вакол сутнасці ПКБ маюць маргінальнае значэнне ўжо таму, што гэта партыя не была, ня ёсьць і, відаць, ня будзе вызначальнай у палітычнай супольнасці (і ўжо таму змаганье з ПКБ палітычнае бессенсуюнае), ня будзе да тae пары, пакуль не перародзіцца ў сучасную левую сілу, а гэта можа здарыцца зусім ня хутка або зусім ня здарыцца — як ня выключаная трансфармацыя яе ў партыю алігархічных колаў, якая адлюстроўвае інтарэсы буйнога капитала, што здарылася з камуністамі ў многіх эўрапейскіх краінах. Зрэшты, усё гэта можа адбыцца толькі ў выпадку пераходу Беларусі з самадзяржаўнага на демакратычны шлях разьвіцця. Што зусім не гарантавана. Акурат таму спрэчка вакол стаўлення незалежнага грамадзтва да ПКБ — прынцыповая.

Груба кажучы, ці павінны аб'яднацца ўсе сілы, што адстойваюць неабсалютысцкі шлях разьвіцця краіны? Наш адказ — так. Ці ёсьць такое аб'яднанне магчымасцю прадухіліць зынкненне беларускай культуры і, съследам, дзяржаўнасці? Наш адказ — так, прычым адзінай магчымасцю. Ці ёсьць ідэялічныя супяречнасці між рознымі сіламі, што выступаюць супраць абсалютызму, прынцыповымі? Наш адказ — не.

Саюз розных антыабсалютысцкіх сілай узынік не па волінейкіх там вонкавых сілаў, на што намякае сп. Рымашэўскі, а ў выніку роўнай пагрозы, якую нясе для іх самадзяржаў. І тут кожнаму, каму

дарагая беларуская мова, мусова выбіраць — што сама ён лічыць найбольш непрымальнym для сябе і найбольшай пагрозай жыццю нашай мовы.

У крытыцы ПКБ (але тое самае стасуецца ня толькі крытыкі Калякіна спадаром Рымашэўскім — гэта зыншчальны атакі Пазняка на Мілінкевіча, «Беларуская партызана» — на нацыяналістаў...), выпячваючыя другарадныя пункты іхнай палітычнай праграмы, другарадныя палітычныя ўчынкі і другарадныя якасці іх як палітыкаў.

У канцы XVII стагодзьдзя расейскі патрыях Якім настолькі ненавідзеў лацінінкаў, настолькі баяўся канкурэнціі выхадцаў з Беларусі і Украіны, якія глядзелі на съвет шырэй і атрымалі выдатную адукацию ў акадэміях Рэчы Паспалітай, што падтрымалі цара Пятра I супраць царэўны Сафіі, да якой схіляліся Сімёён Палацкі і іншыя імігранты. Чым гэта скончылася, вядома: скасаваннем пасады патрыярха і поўным падпарадкованнем царквы дзяржаўным бюрократам, а для Рассеі — кансервацый абсалютызму і тысячамі згубленых жыццяў.

Няздольнасць выбудоўваць кампрамісі, няўменне перавесы і апазыцыю абсалютызму з сферы чиста маральнай у сферу прагматычную прывядзе да захавання абсалютызму.

Няздольнасць выбудоўваць кампрамісі (хвароба расейскай палітычнай культуры), няўменне перавесы і апазыцыю абсалютызму з сферы чиста маральнай у прагматычную (як гэта традыцыяна было ў Рассеі) прывядзе да захавання абсалютызму.

Беларуская палітычная традыцыя была іншая і дае надзею на іншы паварот сёньняшнім сітуацыі.

Шукаць ворагаў у мінулым намнога прасцей, чым хаўруснікаў — у сучаснасці. Ды не збудуеш будучыні, пакінушы галаву ў мінульым.

Больш разгорнутае эсэ Андрэя Дынька пра камунізм, сталінізм, традыцыі расейскага самадзяржаўя і сёньняшнія беларускія пераламленні яго чытайце ў адным з наступных нумароў газеты.

«Белорусский партизан»

Аляксандар Стрыкевіч рэзка крытыкуе Паўла Шарамета і Сяргея Калякіна.

Камуністай можна павіншаваць. У іх зьявілася свая «Советская Белоруссия». Гэтую ролю ўзялі на сябе «Белорусский партизан» і асабіста Павал Шарамет, які называў ганебна правалены Калякінам і кампаніяй «Сацыяльны марш» «яскравым і ўдалым».

Нагадаем, што на «Сацыяльны марш» прыйшло 1300—1500 чалавек. Гэта разам са скінхэдамі, якіх арганізатары «для стварэння масавасці» бесіперашкодна пусцілі ў калёну і каторыя зладзілі, калі не памыляюся, першую ў гісторыі беларускай апазыцыі бойку ПАМГЖ уздельнікамі акцыі.

У выніку «Сацыяльны марш» датэпаў па дазволеным уладамі маршруце да сумна знакамітай плошчы Бангалаў, дзе адбыўся бессэнсоўны мітынг. Правал акцыі, асноўнымі

арганізатарамі якой выступалі, камуністы, відавочны. Але...

Чорнае — гэта белае

«Камуністай можна павіншаваць. «Сацыяльны марш» атрымаўся пярэстым, яскравым і шумным, — так пачаў свой артыкул на сایце «Белорусский партизан» Павал Шарамет. — На думку, напрыклад, **выпадковага мінака** (вылучана мной — АС), «Сацыяльны марш» сабраў не напашат меншіх уздельнікаў, чым «Эўрапейскі»... «Сацыяльны марш» атрымаўся нават больш яскравым, чым «Эўрапейскі»: пэнсіянэры-інваліды, бабулі з каструлямі, аркестар».

Тут Павал чамусыці паставіў крапку, забыўшы згадаць пра тых самых скінхэдаў, якія, без сумнення, надалі акцыі асаблівую яскравасць.

Затое Шарамет не забыў традыцыйна «наехаць» на Мілінкевіча, які «ад «Сацыяльнага маршу» ўхіліўся, грошай і сілаў на яго не марнаваў» і наагул «дэмантратрыйна накіраваўся ў Масты весьці тлумачальную працу».

Там экс-кандыдата ў прэзыдэнты, які вядома, ненадоўга затрымалі, што выклікала ў Шарамета асаблівае абурэнне: «Івашкевіча, які ў адзіноце размахваў у цэнтры Менску двума забароненымі да выкарыстання сцягамі — бел-чырвона-белым і эўрапейскім — не кранулі, а Мілінкевіча дасталі ў саміх Мастох. У які ўжо раз пераконваюся, што ўлады падыгрываюць лідэру незарэгістраванага руху «За свободу!». То бок, калі затрымліваюць Шарамета, які час ад часу наведваеца ў Менск, — гэта «правакацыя злачыннага



Павал Шарамет (справа) і Святлана Калінкіна.

рэжыму». Кал ж у такой самай сытуацыі апінаеца Мілінкевіч — гэта ўлады мэтаскіравана працуюць на імідж «свайго памагатага».

Тэорыя змовы

Далей і наагул выкryваеца маўклівая змова часткі апазыцыі з адміністрацыяй Лукашэнкі: «Дзіўным чынам ціпер інтэрэсы нацыяналістаў супадаюць з жаданыямі ўлады ... Нацыяналісты не жадаюць бударажыць народ, нават падвялі пад свой нядзел у сацыяльных акцыях пратэсту цэлую тэорыю. Маўляў, Лукашэнка вымушаны праводзіць рэформы, сацыяльнае напруженне будзе расыці, а абдужаны беларускі народ зь пярэпалаху кінецца ў абдымкі Рәсей».

Хапелася б, каб агульныя абвінавачваны ў стылі «Советскай Беларуссии» і праграмы «Рэзананс» былі падмацаваныя спасылкамі на крыніцы: хто, дзе і калі агучыў вышэйзгаданую тэорыю. Тым болей, што яна моцна разыходзіцца з практикай. «Эўрапейскі марш», арганізаваны «нацыяналістамі», таксама цікка называецца пасыпховая акцыяй, але ўсё-ткі ён меў значна большы рэзананс, чым «Сацыяльны». Аднак Шарамет ігнаруе гэтыя абставіны і ізноў пераходзіць да славаслоўя на adres Калякіна і кампаніі: «Беларускія камуністы, трэба аддаць ім належнае, народ за сыячых бараноў не трymаюць... «Сацыяльны марш» — гэта адзіная на маёй памяці ўдалая акцыя камуністаў за апошнія некалькі гадоў. Даўно яны больш за тысячу чалавек не зьбіralі. У нядзелю было сама меней тры тысячы...» (Для звестак: нават сайт камуністычнай газэты «Товарищ» заяўляе пра 2 тысячы ўдзельнікаў).

Рэзюмэ: у Беларусі насьпела рэвалюцыйная сытуацыя. Але рэжым байцца не «нацыяналістай, якія адварваліся ад народу», а чуйных да народных спадзеваў Калякіных з таварышамі. Таму камуністай улада душыць, а тых, хто кліча ў Эўропу — не, робіць выsnову Шарамет.

Карацей, для паўната карыні не хапае толькі фінальнага лёзунгу: «Жыве Партыя Камуністаў Беларускай і яе мудры правадыр Сяргей Іванавіч Калякін!»

«Сочым за фігурай»

Цікава ня тое, што «Беларускі партізан» ператварыўся ў «Советскую

Беларуссию» зь іншым знакам. Цікава, чаму гэта адбылося. Хачу прапанаваць сваю вэрсію...

На пачатку 2007 г. актывізаваліся спробы стварыць у Беларусі праразейскую апазыцыю. Зыляпіць яе вырашылі — уласна, варыянтаў было небагата — на аснове Партыі камуністаў Беларускай.

Менавіта з гэтага моманту «Беларускі партізан» пачаў бессаромні піарысць Сяргея Калякіна і «мачыць у сарцы» ягоных патэнцыйных канкурэнтаў у апазыцыі. Вось адна толькі цытата з артыкулу «Сочым за фігурай», які з'явіўся на гэтым сайце 28 лютага.

«Відавочна, што Калякін гуляе белымі. І белыя ўзмацняюць свае пазыцыі. Што, канечнe, ня можа падабацца Аляксандру Лукашэнку і ня можа быць не заўважана Москвой ...

Відавочна і іншася: Крамлю патрэбны пераемнік Лукашэнкі з ціперашняга атачэння беларускага лідэра і праразейская нелукашэнкаўская палітычна сіла. Пераемніка абраюць па спэцканалах. А вось з нагоды праразейской апазыцыі ідзе публічная дыскусія: дзе яе шукаць і як ствараць». Самае забаўнае, што «Беларускі партізан» вызначыў Калякіну «столем»: маўляў, на прэзыдэнцкі каравай рот не разявай, а вось сылікер парламэнту — самае тое.

«Героі» і «баязліўцы»

«Аляксандар Мілінкевіч народжаны не для палёту, — гэта ўжо Павал Шарамет у іншым артыкуле. — Ён вельмі прагматычны і празмерна асыцярожны». (Ага, а Калякін, канечнe, рыхтык Джэк Верабей.)

Далей Шарамет абвінавачвае Мілінкевіча ў «асабістай баязлівасці» і наагул прад'яўляе яму такі набор прэтэнзій, што БТ проста адпачывае. Паводле Шарамета:

- a) Мілінкевіч дзеля ўласнага працаўладкаваныя гатовы разваліць духоўна блізкі Беларускі Народны Фронт;
- б) за Мілінкевічам стаяць палякі;
- в) Мілінкевічу падыгрываюць улады (гэта праходзіць чырвонай ніткай ледзь не праз кожны артыкул): КДБ атакуе «Малады фронт», каб змусіць людзей пераходзіць у рух «За свабоду»;
- г) і наагул Мілінкевіч народжаны не для палітыкі.

Фраза ж «Аляксандар Мілінкевіч «тримае касу», на ім завязаныя асноўныя фінансавыя плыні Захаду» зьяўляецца наўпростым даносам. І часткова пралівае съятло на прычыны «наезду» на экс-кандыдата ў прэзыдэнты.

Я не вялікі прыхільнік Мілінкевіча і не лічу, што ў цяперашні час гэты палітык уяўляе сур'ёзную небясьпеку для ўладаў. Але, прабачце, калі ў якасці альтэрнатывы яму падсюваюць Калякіна, — гэта ўжо проста съмешна.

Акрамя таго, абвінавачваныні, вылучаны Шараметам, патрабуюць хоць якіх доказаў, якімі журналіст сябе традыцыйна не абіяжарвае. Дарма: такія рэчы могуць вярнуцца бумэрангам. Хтосьці ж можа сказаць, што і з-за грамадзяніна РФ Паўла Шарамета тырчаць вушки спэцслужбаў, толькі расейскіх...

Не сакрэт, што «Беларускі партізан» рабіцца ў Москве. Зь цігам часу гэта ўсё больш і больш упłyвае на зъмест сайту. Яго ўжо можна называць «БелоРУССКІЙ партізан».

Хлусьня на службе ўлады

Ужо пасьля «Сацыяльнага маршу» «Беларускі партізан» перадрукаваў інфармацыю агенцтва БелаПАН аб меркаваных акцыях пратэсту, якія арганізуюць камуністы. Цікава, што ў арыгінале ў гэтай зацемкі была назва «17 сінегляд апазыцыя разылічае правесыці паўтары тысячы сацыяльных пікетаў». Але «партызаны»-піаршчыкі вырашылі ўзмацніць эфект: «17 сінегляд Беларусь накрье хвала сацыяльных пікетаў».

О так! Я ўжо бачу гэтае цунамі, зь якога, захлебаючыся і адфыркваваючыся, ледзь выплывае Аляксандар Лукашэнка. А наступная, веснавая хвала дакладна паглыне яго з галавою...

Да таго часу, пакуль мы не перастанем маніць самім сабе, ні пра якія зъмены нават марыць не даводзіцца. Хто сапраўды грае на руку ўладам, дык гэта тыя людзі, якія выдаюць чорнае за белае і цвердзяць, што вось-вось абрываюцца бура, якая зъмяніце зъненавіднага дыктатара.

Заявы ў духу «Вернай дарогай ідзём, таварышы, перамога блізкая» гучыць ужо даўно. Толькі іх аўтары за «базар» ніколі не адказваюць.

«Салідарнасць»



Цімох Вострыкаў

У Гомелі на 85-м годзе жыцьця памёр Цімох Вострыкаў — удзельнік амэрыканскага дэсанту на Беларусь у 1952 г. Нарадзіўся ён у 1922 г. у вёсцы Баршчоўка (сёння Добрушскі раён Гомельскай вобласці). З лета 1944 г. на выгнальні. Вучыўся ў Беларускай гімназіі імя Янкі Купалы (Міхельсдорф, Баварыя), Лювэнскім універсітэце.

У жніўні 1952 г. ён быў закінуты амэрыканскім самалётам у Беларусь у складзе групы з чатырох чалавек: Карл (Цімох Вострыкаў), Фін (Арцішўскі), Бэн (Касцюк), Джо (Кальніцкі). Праз некалькі дзён Вострыкаў арыштаваны супрацоўнікамі НКВД, а ў кастрывчніку 1954 г. паводле прыгавору суду разам з Г.Касцюком асуджаны за «здраду Радзіме са зброяй у руках». Два дзесяцігодзьдзі Цімох Вострыкаў правёў у мардоўскіх лягерах. Па вызваленіі ў 1975 г. пасяліўся ў Гомелі.

Напярэдадні, 22 кастрывчніка, Вострыкава наведала здымачная група. Хутчэй за ўсё гэта былі людзі, што здымалі дакумэнтальны фільм «Рэзыдэнт дэзвюх выведак» (рэжысэр — Ксения Бахарава). Фільм паказалі па АНТ 9 лістапада.

Дабро зноў перамагло

Нават калі Вы ня бачылі дакумэнтальнага фільму Ксени Бахаравай «Рэзыдэнт дэзвюх выведак» з сэрыі «Злачынствы стагодзьдзя», які быў прэзентаваны 9 лістапада на канале АНТ, дастаткова прачытаць артыкул «Карл — імя назоўна» ў газэце «Гомельская правда» — менавіта гэты тэкст лёг у аснову сцэнару.

Невядома, што змусіла аўтараў непадпісанага артыкула прэзентаваць свайго героя «Тимофеем Боршчевским» — ці імкненне да «кансыпрацыі», ці просьба самога Вострыкава. Аднак у папярэднім фільме К. Бахаравай, таксама прысьвеченым «Налібоцкай чацьверцы», які быў паказаны пару год таму на тэлеканале «Лад», Цімох Акімавіч выступаў пад сваім імем і ахвотна распавядаў пра свой нялёгкі лёс. На чыстай беларускай мове гучала проста зь першых вуснаў праўда аб «беларускім шпіянях» — бяз хітрыкаў, без камітэцкіх інтэрпрэтацый. Вострыкаў адкрыта казаў аў сваіх памылках, адкрыта пляжыў Барыса Рагулі, які паслаў яго ў эмгэбісцкую пастку, адкрыта выкryваў правакатарап Міхала Арцішўскага, які за здраду быў памілаваны ўказам Прэзыдіума ВС СССР...

Новы фільм шмат страціў — страціў з той жа прычыны, зь якой стары выйграў — і ў тым, і ў іншым фільме быў зняты Вострыкаў. У першым фільме ён дасыпна, з іроніяй адказваў на пытаныні аўтаркі сцэнару і ставіў свае, глыбей раскрываючы сутнасць закрунутай праблеме-

мы. У другім — нямоглы Вострыкаў ляжаў на ложку і моўчкі выслухоўваў адвольны пераказ сваёй гісторыі. Мы раптам даведаліся, што стары перажыў ужо два інфаркты. Свяячка-пляткарка, якая выставіла былога дывэрсанта «простай пешкай» — чым не заходка для аўтараў фільму? Сам Вострыкаў «атрымаў слова» толькі аднойчы — яго распытаўца пра сына. Эпізод, прысьвечаны Вострыкаў-малодшаму мог бы надаць фільму «ідэялічную завершанасць», але, як ні дзіўна, аўтары фільму не паведамілі нічога пэўнага аб Ільлі Вострыкаў, які зінік у Амэрыцы некалькі год таму...

Але вернемся непасрэдна да разгляду прапанаванага нам прадукту «фільм дакумэнтальны ідэялічаваны». Перш-наперш гледача знаёміць зь біяграфіяй дывэрсанта. Са словаў вядоўцы мы бачым трагічны лёс «Баршчэўскага» — палон пад Рослаўлем увесень 1941 г., катаржныя работы ў Нямеччыне «пад руляю аўтамата», нарэшце — лягер ДП у амэрыканскай зоне акупацыі. Ні слова пра карны батальён. «Які карны батальён?» — спытаеце Вы. Той самы, аб якім літаральна праз імгненьне згадае перад камэрай старэйшы навуковы супрацоўнік архіву КДБ РБ Ігар Валахановіч. Зь ягоных словаў глядча даведаецца, што «Баршчэўскі», вывезены на работы ў Нямеччыну, неўзабаве вяртаецца на Радзіму, і ўжо ў 1943-м «мы находим его в карательном батальоне». Адкуль І. Вала-

хановіч атрымаў такія звесткі — нам невядома. Да сльедчыку, які мае доступ да архіваў КДБ, можна было б і паверыць — але цалкам верагодна, што згадку пра «карны батальён» Валахановіч вынес з судовай справы Вострыкава, а туды маглі прыйтсаць што за югодна. Прынамсі, іншы дэсантнік — Генадзь Касцюк, які служыў у 30-й (беларускай) СС-дывізіі (і съледчыя аб гэтым ведалі), атрымаў роўны тэрмін з Вострыкаўм — 25 год лягераў.

Ня меныш цікавы ход ужыты падчас расповеду аб вэрбоўцы і дывэрсійнай падрыхтоўцы «Баршчэўскага». І. Валахановіч згадвае імя Барыса Рагулі — і съледам ідзе блёк пастановачных і дакумэнтальных кадраў, падчас якога закадравы голос распавядае аб стварэнні і дзеянасці авбэрнаўскага батальёну «Дальвіц», які «складаўся з былых паліцыйскіх, сябраў арганізацыі «Беларуская незалежніцкая партыя» (БНП), «Беларуская краёвая абарона» (БКА), «Саюз Беларускай моладзі» (СБМ) ды іншых». Зноў маналёг Валахановіча — ужо пра Каўфбойрэнскую школу ЦРУ пад Мюнхэнам (!), а за ім — зноў блёк хранікальных кадраў, прысьвечаны «Дальвіцу», падчас якога япчэ раз згадваецца імя Рагулі. Ва ўяўлены недасъведчанага гледача Дальвіц 1944 г. і Каўфбэйрэн 1952 г. канчатковая атаясамліваючы, а Вострыкаў-«Баршчэўскі» падсвядома робіцца агентам трэцяй, «незаяўленай» выведкі — Абвэру. Падмацоўваецца ўражанье пастановочнымі кадрамі, дзе актор, які грае ролю «Баршчэўскага», паказаны на курсах Дальвіцкай выведнай школы. Далейшае мэлянхалічнае стаў...

«Рэзыдэнт дэзвюх выведак».

Дакумэнтальны фільм. Аўтар сцэнару: Ксения Бахарава. Працягласьць — 35 хвілінай.

леньне аўтаркі сцэнару да «Баршчэўска-га» выглядае, з гледжаньня дзяржаўнай ідэалёгіі, ня менш як дзіўным — калі, вядома, не ўлічыць, што ні да Абвэру, ні, тым больш, да карных аддзелаў Вострыкаў ня меў ніякага дачынення.

Яшчэ колькі словаў аб «Дальвіцы». Па старой завядзёнцы, Беларускую незалеж-ніцкую партыю называюць «Белорус-ской независимой партіей», а яе лідэра Ўсевалада Родзьку — «Всеволодом Радъко» (застаецца толькі здагдвацца, якія цяжкасці ўзынікаюць у служак дзяржкідэліі пры сутыкненіі з беларускай мовай). Між іншага, падкрэслі-ваеца вядучая роля сябраў ЦК БНП у кіраўніцтве батальёну. Гучаць таксама цъмянныя згадкі аб пэўных асобах, якія служылі ў «Дальвіцы» не пад сваім імё-намі, а пад псеўдамі. У відашэрзагу пры-сунтічаюць групавыя фатадзымкі курсантаў дальвіцкай школы.

Гісторыя «Налібоцкай чацьверкі» не-парыўна звязаная зь імем яе папярэдніка — Янкі Філістовіча. Новую вэрсю арышту «амэрыканскага шпіёна» прапанаваў падпалкоўнік у адстаўцы Віктар Рулін. У гэтай вэрсii няма здрадніка Пят-

ра Соніча, які падсыпаў у ежу дывэрсанту снатворны сродак — ёсьць «нейкі ху-тар», «нейкі лясынік» і Філістовіч, які не супраціўляўся падчас арышту (дзіўна, навошта ж тады «его связали»?). Вэрсія таварыша Руліна набірае новых фарбаў, калі мы даведваемся, што ў 1952 г. ён быў оперупаўнаважаным аддзелу МГБ СССР па Маладэчанскай вобласці...

Істотнае адрозненне між тэкстам артыкулу і сцэнарам фільму — у фільме супрацоўнікі КДБ публічна прызнаюць, што «ловля на живца» ў 1983 г., калі на Вострыкава зноў звярнулі ўвагу амэрыканцы, была справакаваная дзяржбяспекай. Съведчаць людзі, якім можна ве-рыць — гэта «пастухі» Цімоха Акімавіча: палкоўнік у адстаўцы **Канстанцін Ялунін** (начальнік аддзелу УКДБ па Гомельскай вобласці ў 1981—83 гг.) і ген-израл-маёр у адстаўцы **Мікалай Гудзен** (начальнік УКДБ па Гомельскай вобласці ў 1985—90 гг.). Гэтыя «молодыя люди» нялага выглядаюць у паро-унаныні з Вострыкавым — іх старасць забяспечаная дзяржавай.

Варта зазначыць, што аўтары фільму ў целым спачуваюць Вострыкаву. Душак-

ранальнія аповеды аб 22 гадах мар-доўскіх лягераў, аб двух братах, якія заги-нулі на вайне, аб съмерці жонкі... А можа, яны спачуваюць толькі «Баршчэўскум»?

Моцнага і вясёлага чалавека зламалі на столькі выпрабаванын лёсу, як унур-раныя, маральныя пакуты. Ці жадаў Цімох Вострыкаў, каб яго ў такім стане паказвалі па тэлебачаныні, тым больш, пад мянушкай «Тимофей Боршевский»? Няхай гэтыя кадры застануцца на сум-леньні сёньняшніх «ідэолягіяў».

І ўсё ж ёсьць у фільме адзін стоадсот-кава пазытыўны момант, які перавышае ўсе відавочныя хібы: палкоўнік у адстаўцы Канстанцін Ялунін сцівярджае: калі Вострыкава ўзялі ў распрацоўку пасля вызвалення з лягераў, ён заржкамэнда-ваў сябе як «человек честны, порядоч-ны, вроде бы», аднак... «Он не просто белорус, патріот своеі страты — он националіст. Эты ноткі нацыяналізма у него явно выражены».

Эта трывалість Вострыкава. Слабы й нямоглы, ён мае над Гуднямі, Рулінімі ды іншымі Ялунінымі неад'емную пера-вагу — свае перакананыні.

Антось Рудак

Чытайце ў наступным выпуску Літаратурнага сшытку «Нашай Нівы»

«Мы губляем маладое пакаленіне». Гутарка з Барысам Пятровічам

Дзень напаўжывога чалавека. Апавяданьне Тацяны Барысік.

Час часопісаў. Агляд літаратурных навінак

Адзін дзень з жыцьця саляравоза. Нарыс Паўла Белавуса.

Жанчына, якая хацела каго-небудзь забіць. Апавяданьне Орлі Кацэль-Блюм у перакладзе Паўла Касцюкевіча.

Блізкая Бацькаўшчына. Фотарэпартаж Ірыны Мірскай з сядзібы Бохвіцаў, Флар'янава.

Чытайце ў наступным выпуску «Пра-Бел / Пра-Свет»

Менск разэнкрайцара Эйзэнштэйна. «Дарагая Матуля! Тут — проста Эўропа!... Не чакаў я столькі ад Менску!...» — пісаў у 1920 г. у Пецярбург малады чалавек, які неўзабаве стане найзнакаміцейшым у сьвеце кінарэжысёрам.

У мірах аб дэмакратычнай школе. Міхась Булавацкі пра спадчыну вядомага савецкага пэдагога Віктара Шаталава.

Наступнае пашырэнье Эўрасаюзу. Аб нашых эўрапейскіх і пазаэўрапейскіх альтэрнатывах піша Сяргей Богдан.

Ашаламляльныя выбары: апазыцыя і яе шанцы. Аналіз выбарчых сцэнараў у аўтарытарных краінах

Найхутчэйшы, найвышэйшы, найдужэйшы, або Спорт на службе рэжыму. Піша Зыміцер Панкавец.

Дзяды над Мухаўцам

У Берасьці адкрытае пахаваныне забытага дзеяча БНР. Піша Ігар Бараноўскі.

На Дзяды берасьцейская інтэлігэнцыя і моладзь сабраўліся на старых Трышынскіх могілках, на месцы спаленай у 1960-я царквы, дзе на пачатку 1990-х быў устаноўлены помнік ахвярам палітычных рэпрэсій. Ушанаваць памяць прыйшло паўсотні чалавек.

Да помніку, які, дарэчы, устанавілі ня ўлады, а самі рэпрэсаваныя, усклалі бел-чырвона-белыя вянок з надпісам «У памяць берасьцейцаў — расстраляных, сасланых і зынішчаных у савецкіх канцлягерах». Былі запаленыя лямпадкі і зынічы, былі слова пра продкаў-дзядоў, была супольная малітва гімн «Магутны Божа» ў памяць пра ўсіх, хто адышоў у вечнасць.

Больш за гадзіну доўжыла памінальная імпрэза. Узгадваліся выдатныя берасьцейцы, імёны якіх дагэтуль не ўшанаваныя ня тое што ў назвах вуліцаў, але нават у музейных экспазыцыях гораду пра іх імяа ні слова.

Сярод іх варты назваць выдатнага гісторыка Аляксандра Цывікевіча, які быў міністрам юстыцыі, замежных справаў і прэм'ерам Беларускай Народнай Рэспублікі, ды яго брата Івана Цывікевіча, які працаўаў прадстаўніком БНР у Коўне, — яны нарадзіліся і выраслы ў Берасьці.

Першага прэзыдэнта Акадэміі навук Усевалада Ігнатоўскага (паходзіц з Такароў за 30 км ад Берасьця).

Пётру Крачэўскага (быў Прэзыдэнтам БНР у выгнанні), што нарадзіўся на Кобрыншчыне.

Рамана Скірунта з Паречча (Пінскі р-н) — грамадзкага дзеяча, фундатара і прэм'ер-міністра БНР...

Акрамя Крачэўскага, які памёр на эміграцыі, усе яны сталі ахвярамі большавіцкіх рэпрэсій.

Добрым словам быў ўзгаданы пісьменнік Уладзімер Калеснік, вакол якога фармавалася беларуская кола ў Берасьці, яму сёлета спойнілася 685 гадоў. Таксама — мастак Мікола Селяшчук, пахаваны ў Берасьці, дзе жывуць ягоныя бацькі. Уладзімер Базан — лідар берасьцейскай адраджэнскай сябрыны ў 90-я, мастак, калекцыянэр bona ū.

Прысутныя распавядалі і пра сваіх блізкіх, лёсі якіх склачыла таталітарная систэма. Для берасьцейцаў, якія ў міжваенны час жылі пад Польшчай, 1937-ы наступіў пазней, пасыля далучэння да БССР. Адной з страшных датай мясцовай гісторыі сталі дні 10—13 лютага 1940 г., калі ў 40-градусны мароз і завіруху адбывалася першая масавая дэпартацыя «ворагаў народу» з Заходняй Беларусі. Паводле прыведзеных Т. Процькай архіўных звестак, у выніку карнай апэрацыі НКВД зь Берасьцейскай вобл. было выслана цягнікамі ў Сібір 15671 чал., зь Пінскай — 12210 чал., з Баранавіцкай — 29113 чал. Тысячы загінулі яшчэ ў дарозе.

Для Заходняй Беларусі, з якой толькі ў 1940 г. было выслана амаль 100 тыс. жыхароў, гэта быў толькі пачатак рэпрэсій. Яшчэ большы памер яны набылі ў першыя пасыльваенныя гады, падчас прымусовай калектывізацыі...

Узгадваючы трагічны падзеі гісторыі, давялося ўзгадаць і катавы ды іх незайдросны лёс. Адзін з тых катав — Ляплёўскі Ізраіль — звязаны месцам нараджэння зь Берасьцем. Гэты камісар дзяржбяспекі 2-га рангу, які стаў чэкістам яшчэ ў 1918 г., быў наркомам унутраных справаў БССР з 1934 да канца 1936 г. Пры ім з лістапада 1936 г. распачаліся масавыя арышты паводле гучнай справы, сфаб-

рыканай супраць беларускай інтэлігэнцыі (было арыштавана 70 чалавек). НКВД тады «выкрыла» контраправаўлюцыйную арганізацыю на чале з пісьменнікамі Міхасём Зарэцкім, Анатолем Вольным, Тадарам Кляшторным, Валерам Мараковым. Як адзначалі энкаўдысты, мэтай масавых арыштаў, папярэдне ўзгодненых у ЦК КП(б)Б, было выкараненне іншадумства сярод пісьменнікаў, журналістаў, выкладчыкаў і студэнтаў. Вось у чым НКВД убачыла віну інтэлігэнцыі: «В разных местах, на квартирах, в столовых устраивались контрреволюционные соборища, на которых ставились вопросы о том, что Советской властью «уничижается белорусская культура», «что в Белоруссии проводится угнетение белорусского народа». На этих же соборищах враждебно обсуждали политику партии, клеветали и дискредитировали руководство ВКП(б)».

Сёння міліцыянты і судзьдзі з праクторамі штампуюць падобныя абвінавачаныні супраць моладзі. У берасьцейцаў на памяці гучнай справы з скандальным арыштам трох дзясяткай маладых хлюпцаў і дзяўчатаў, што сабраліся ў Берасьці ў адной з кавярняў на прэзэнтацыю кнігі Паўла Севярынца. Напрошваенца парапель з падзеямі 70-гадоў даўніны...

Большасць тых катав і лжэсъведкаў, што кляпалі справы ў 1937-м, самі сталі ахвярамі. З 15 кіраўнікоў ЧК-ГПУ-НКВД БССР за пэрыяд з 1918-га па 1941 г. ні адзін не памёр уласнай смерцю — усе быў асуджаны і расстраляны! Менавіта так скончыў жыццё чэкіст Ізраіль Ляплёўскі, які пасыля «выкрыцця» контраправаўлюцыйнай арганізацыі ў Беларусі пайшоў на падвышэнне — стаў намеснікам наркаму ўнутраных справаў СССР. Затым яго

кінулі зынішчаць ворагаў народу ва Украіне, дзе ён узнаўчальваў НКВД. Але ўжо ў красавіку 1938 г. ён быў арыштаваны і асуджаны да вышэйшай меры пакарання.

Узгадваючы радкі з пасльамаў: «Съмерць грэшнікаў лютая; грашыць тыя, што ненавідзяць праведніка».

Нават праз дзесяцігодзьдзі забыцця і няправады, праз урыўкавыя архіўныя звесткі мы і сёння адкрываем вартыя нашай памяці імёны змагароў за Беларусь.

На Дзяды, 1 лістапада, берасьцейцы адкрылі для сябе адно з такіх імёнаў. На Трышынскіх могілках Берасьця сёлета адпуканая магіла Адама Трыпуса-Траянава, які быў кіраўніком у Гарадзенскім павеце эсэраўскай БНРаўскай партызанкі, якой кіраваў В. Ластоўскі. З архіўных крыніц вядома таксама, што ён уваходзіў у склад Гарадзенскага акутавага пітабу. Адам Трыпус трагічна загінуў пры навысьветленых аbstавінах у сярэдзіне 1960-х... Ягоная дачка як вялікую каштоўнасць захоўвала «Пагоню» зь ягонай афіцэрскай кукарды, хоць бацька ёй амаль нічога не распавядаў пра сваю дзейнасць у 1918—20-я. Трэба адзначыць, што адкрыты ў Берасьці імя гэтага беларускага дзеяча, які падзілі з Гарадзеншчынны, пасапраўднаму дзвіносна і толькі Божым умішальніцтвам можа быць патлумачанае: у свой час зусім выпадкова ўдалося натрапіць на згадку пра Адама Трыпуса ў архіве, але яшчэ больш дзіўна было літаральна праз колькі дзён пазнаёміца з дачкай гэтага чалавека! Так сталася, што пры жыцці яна не пасыпела паказаць краязнаўцам магілу бацькі. Але яе паказаў іншы чалавек, які ўдзельнічаў у пахаванні Адама Трыпуса — Георгі Грынкевіч. Блізкімі сваяцкімі сувязямі ён адначасова звязаны з Уладзімерам Караткевічам і Ларысай Геніуш...

«Памяць праведніка жыць будзе вечна. Благое весткі ён не збацца».

Берасьце

Гара Луцэвічаў у Бараўцах

Пакуль гары з
такой назвай у
Беларусі няма. Але
цалкам магчыма,
яна зьявіцца ў
выніку прыватнай
ініцыятывы чатырох
беларусаў: былога
доктара-фтызіятра
Мечыслава
Папкоўскага,
літаратуразнаўца
Ўладзімера Содаля,
мастака Міколы
Купавы і
пляменьніцы
Купала Ядвігі
Раманоўскай.

АНДРЭЙ ЛЯНКЕВІЧ



Бараўцы — невялікая вёска на паўночны ўсход ад Менску. У 1904—1909 г. тут арандавала дом і зямлю сям'я Купала. Тут адбыўся ягоны літаратурны дэбют, адсюль ён дасылаў свае карэспандэнцы ў «Нашу Ніву», тут напісаў цэлую нізку твораў, якія цяпер лічацца клясычнымі, сярод іх і «Адвечную песьню»... Пра тое, як жыў у Бараўцах наш паэт № 1 жыва распавёў у сваёй книзе «Тут бачу свой край» вядомы дасьледчык літаратуры Ўладзімер Содаль.

Пошукі спадара Содаля доўжанацца ўжо больш за пятнаццаць гадоў і ў іх вір за гэты час патрапілі самыя розныя людзі: ад жыхароў навакольных вёсак, якія пра Купалу даволі шмат чулі ад дзядоў ці бацькоў і дасеслі ў памяці да нашых дзён, да мастака Міколы Купавы, які зрабіў малюнак-рэканструкцыю бараўцоўскай сядзібы Луцэвічай. Знайшоў спадар Содаль і сям'ю Папкоўскіх: паслья таго, як Луцэвічы зъехалі з Бараўцоў, яны набылі дом. Спадар Мечыслав Папкоўскі нарадзіўся ў гэтай хаце ў 1928

годзе: «Калі ёсьць недзе рай на зямлі, — распавядае ён, — то гэта тут, у Бараўцах. Гара, на гары — хата, простая, але цёплая і дыхтоўная, а далей — лес. Цалкам разумею, чаму менавіта тут Купала напісаў шмат найлепшых вершаў, чаму менавіта тут выбраў свой, такі удалы псеўданім». У 37 годзе сям'я Папкоўскіх прадала дом Асрашыцкай пякарні на дровы і пакінула Бараўцы, ратуючыся ад рэпрэсій. «Бацька адчую, што трэба зъяжджаць, бо інакш арыштуецца. Яму гэта ўдалося, і мы пераехалі ў Менск. Але і тут сям'і давялося перажыць шмат цяжкога: доўга туліліся ўпасыцёх у маленькім праходным пакойчыку ў дому сваячкі, потым, падчас вайны, перабраліся ў пусты дом, які стаяў у праездзе Дабраблюбава, якраз там, дзе цяпер «Макдоналдс» на плошчы Бангалор. Бацька, Анатоль Папкоўскі, працеваў на піўзаводзе, але неўзабаве за ўдзел у падпольнай групе яго арыштовалі і адправілі ў Асьвенцым. «Паслья арышту бацькі арыштовалі і мяне, — распавядае спадар Мечыслав.

— Мне тады было гадоў трынаццаць, і я працеваў таксама на бровары чаляднікам у шаўца, была пры піўзаводзе шаўецкая майстэрня... Рыхтаваўся да горшага, але ў турму прыйшоў нямецкі афіцэр, які адбіраў падлёткаў для працы на радыёзаводзе... Цяпер гэта завод «Белвар», о тут, недалёка. Адабраў і мяне. Жылі мы там у бараках, за дротам, на волю нас не выпускалі. За тыдзень да таго, як у Менск прыйшли савецкія салдаты, завод перавезлі ў Нямеччыну, і нас таксама... Паслья вызвалення нас зъмісьцілі ў лягер для перамешчаных асоўцаў, дадому я вярнуўся няхутка... Але вярнуўся. Вярнуўся і бацька з Асьвенцым. Жыццё наладжвалася. Скончыў мэдынстытут, працеваў доктарам, абараніў кандыдапскую дысэртацыю... У нас моцныя радавыя традыцыі, таму штогод вясной бацька замаўляў грузавік, і мы ўсёй сям'ёй ехалі ў Бараўцы і на бацькову радзіму».

З цягам часу сядзіба, дзе жылі Луцэвічы, зьнікла. Ад колішняга фальварку засталася толькі гара. Вышыня яе

**Мечыслав Папкоўскі:
з гэтай гары Купала глядзеў
на навакольле.**

247 м над узроўнем мора. Тут, з гэтай гары, Купала глядзеў на навакольле. Гара памятае Купалу, і менавіта яна можа замацаваць памяць пра яго для наступных пакаленняў.

Цяпер спадар Мечыслав Папкоўскі, стала больш вольнага часу, таму ён актыўна ўзяўся за тое, каб увекавечыць у Бараўцах памяць пра Купалу: «Ведаце, я адчуваю з ім нейкую роднаснасць душай. Можа, праз тое, што жылі ў адных сценах. Можа, таму, што і ён, і я прайшли шлях ад польскасаці да беларускасаці... Мы звязраемся ў органы ўлады з прапановай надаць гары, на якой стаяў дом, дзе жылі Луцэвічы, іхнае імя, не разъмяшчаць там ніякіх пабудоваў, усталяваць таксама памятны знак. Добра было б, каб Бараўцы ўключылі ў турыстычныя маршруты, звязанныя з Купалам, тым больш, што яны знаходзяцца амаль па дарозе ў Акопы, дзе месціцца філіял музею Купала».

Наталка Бабіна

Беніца. Пустка



Ёсьць у Беларусі гісторычныя месцы, дзе амаль нічога не нагадвае пра значнасць былых падзеяў, пра жыцьцё, якое вірала тут стагодзьдзіту, пра змрочныя тайны і старадаўнія легенды. Час і чалавечая нядбайнасць робяць сваю спрабу, разбураюцца сівыя муры, зынкаюць назаўжды курганы і паркі.

А потым ужо і жыхары гістарычных мясцінай, нашчадкі касінераў, забываюць чыйго яны роду, звыкла адносячы сябе да простых савецкіх грамадзянаў. Тым дзіўней раптам зразумець, што найкавая занядбаная вёсачка ці цёмны гарадзкі квартал ёсьць даўнімі съведкамі Гісторыі.

Паміж Смаргонню і Маладечнам стаіць ма-

леңская вёска Беніца. Празь яе можна было б праехаць, не заўважыўши, калі б не царква з касьцёлам, старыя і вельмі прыгожыя будынкі. Цяпер у вёсцы толькі і ёсьць што амбуляторыя, ферма і пошта. А калісці Беніца была буйным мястэчкам.

Першая згадка пра Беніцу адносіцца да XV ст. З 1634 г. гэта радавы маёнтак паноў Коцелаў — буйнога шляхецкага роду, які займае важныя пасады ў Вялікім Княстве Літоўскім. Міхал Казімір Коцел, напрыклад, быў віцебскім кашталянам. Менавіта ён і пабудаваў у Беніцы касьцёл, зь цікавай нагоды.

Як съведчыць легенда, у 1700 годзе пан Коцел са сваёй сям'ёй ехаў зь Бені-

цы ў Ашмяны. І так здарылася, што коні панеслы панскую брычку, у якой была толькі маленькая дачка Коцелаў. Калёсы маглі перавярнуцца, і дачка загінула б. Шляхціц пасыпей толькі ўкленчыць і папрасіць дапамогі ў Божае Маці. І тут коні, якія беглі, як звар'яцеляя, імгненна спыніліся. Дзякуючы за цуд, пан Коцел даў клятву пабудаваць на гэтым месцы касьцёл, і праз год стрымаў сваё слова.

Касьцёл Святой Троіцы, пабудаваны ў барочным стылі, перадалі манаҳам-бэрнардынам. Манаҳі зладзілі побач з касьцёлам двухпавярховы манастыр, пры якім працавала школа. Паслья пабудовы касьцёла Беніца стала асноўнай рэзыдэнцыяй

Коцелаў, яны пабудавалі тут сядзібны палац, аранжарэю, заснавалі сад, парк з систэмай сажалак і каналаў. Архітэктар Спампані, які будаваў палац, быў спэцыяльна выпісаны Коцеламі з Італіі. Унутры была мастацкая галерэя і багатая бібліятэка, у госьці прыяжджалі вядомыя людзі, нават Напалеон Банапарт жыў тут падчас адступлення французаў.

Заснавальнік касьцёлу і палацу, Міхал Казімір Коцел вырашыў застацца ў Беніцы назаўсёды. Ён загадзя падрыхтаваў мураваную магілу ў храме, а калі адчуў набліжэнне съмерці, замовіў мастаку свой партрэт. Малюнак знаходзіўся ў палацы да пачатку мінулага стагодзьдзя. На партрэце по-

бач з постацьцю шляхціца былі намаляваныя вялізныя мяхі зь лічбамі на баках. Перад съмерцю пан Коцел сказаў, што гроши свае забірае ў магілу і не дазволіць нікому іх узяць. Ён памёр у 1722-м годзе, зь верай, што падмурак касьцёлу ёсьць самым спакойным месцам, і нават уявіць ня мог цёмныя часы, калі ягоная магіла будзе разрабаваная.

У 1813 г., пасля съмерці апошняга з Коцелаў, Беніца перайшла да нашчадкаў па жаночай лініі, паноў Швыкоўскіх. На загад расейскага цара ў 1855-м манастыр бэрнардынцаў быў разрабаваны. У 1864-м побач з касьцёлам была пабудаваная Свята-Пакроўская царква. Такія цэрквы ў «псэўдарускім» архітэктурным стылі стаяць шмат дзе па Беларусі. Іх яшчэ называюць «мураўёўкамі», у гонар Мураўёва-вешальніка. Русіфікацыя перамагла палянізацыю, і праз трох гады сам касьцёл быў перароблены ў царкву, і быў ёй да прыходу палякаў. Палац Коцелаў вельмі пацярпеў падчас сусветных вой-



наў, а пры савецкай уладзе быў канчаткована зынішчаны.

Пры саветах сямейны склеп Коцелаў і Швыкоўскіх быў разрабаваны, падчас чаго касьцякі былых гаспадароў праста звалілі ў кучу, труны пазырбівалі, а надмагільныя пліты павыкідалі на вуліцу. І царква, і касьцёл стаялі зачыненымі з

1948-га году да самага развалу СССР. Сёння ідзе рэстаўрацыя гэтых помнікаў архітэктуры, але да поўнага адраджэння яшчэ далёка.

Касьцёл стаіць зачыненым, але не для вандалаў. Час ад часу сюды наведваюцца аматары пагуляць з чалавечымі косткамі. Маладэчанскі актыўіст Генадзь Фарына, зь якім мы прыехалі ў Беніцу, кажа, што раней чарапоў было больш. Разрабаваны склеп быў нанава закладзены ў 2003-м, аднак злачынцы ізноў разбурылі кладку і павыкідалі косткі. Паводле словаў Генадзя, у падвале бачныя съяды нядайніх наведальнікаў. Амаль немагчыма знайсці рэшткі мармуровых і гранітных надмагільных плітаў, некаторыя чарапы раструшчаныя на кавалкі. І зусім немагчыма цяпер зразумець, дзе рэшткі шкілетаў Швыкоўскіх, а дзе Коцелаў. Такі жудасны стан магілы ня вельмі

змяніўся і пасля сыходу «саветаў». Косткі, прыбраныя намі ў «брацкую магілу», могуць быць ізноў патрываражаныя ў бліжэйшым часе. Таму неабыякавыя людзі вырашылі падаць заяву ў праکуратуру. Як кажа Генадзь, «трэба ўзбудзіць крымінальныя справы паводле двух артыкулаў: нанясенне шкоды помніку архітэктуры і апаганяvanье могілак».

«Нягледзячы на тое, што і касьцёл, і царква зьяўляюцца помнікамі архітэктуры, няма каму паклапаціца пра іх. Варта было б замазаць шчыліны, ці хаця б паўстаўляць пабітыя шыбы, каб абараніць храмы ад даждоў, маразоў і арды галубоў, якія паскудзяць усярэдзіне. Проста неабходна абмежаваць доступ у склеп касьцёлу, каб ня лазілі марадзёры, якія дагэтуль мараць знайсці панская гроши».

Яраслаў Сычэвіч,
фота аўтара





Заспауе.
Рэпетыць зім'и.

На Беларусь насунулася арктычнае паветра

Паводле сыноптыкаў, зіма будзе халаднейшая за папярэднюю, хоць і цяплейшая за норму. На мароз узялося ад першай дэкады лістапада. У наступныя дні халады толькі ўзмаксняцца. 15 лістапада месцыамі сънег, галалёдзіца. Тэмпература паветра ноччу $-2\text{--}8^{\circ}\text{C}$, пры выясъненьях да $-12\text{--}14^{\circ}\text{C}$, днём ад -6 да $+1^{\circ}\text{C}$.

Большасць беларусаў — курцы

У Беларусі кураць 95% хворых на алькагалізм, паведаміў на прэсавай канфэрэнцыі галоўны нарколяг Міністэрства аховы здароўя Ўладзімер

Максімчук. Усяго ў краіне стала кураць 60% мужчынаў і 20% жанчын, а колькасць тых, хто курыць час ад часу, яшчэ большая. За 10 гадоў у Беларусі захварэлі на рак 338 тыс. чалавек, зь іх 101 тыс. курцоў.

Цэнтнэр мёду для 370- тысячнай жыхаркі Магілёва

У Магілёве зьявілася на съвет 370-тысячнай жыхаркі — дачка Натальі й Уладзімера Гаўрылавых, Вераніка. Паводле распэньня гарвыканкаму, бацькі атрымаюць падарунак памерам 1000 базавых велічыніяў (31 млн рублёў). А ад удзельнікаў фестывалю «Съвет мёду ў здароўя», які праходзіў у Магілёве, ім будзе ўручаная 100-кіляграмовая бочка мёду.

Адпачыць у сядзібах каштуе ад 10 даляраў за ноч

У 2007 г. у Менскай вобласці з'явілася больш за 20 новых сельскіх сядзібаў, што аказваюць паслугі аграэкатурызму. Цяпер іх налічваеца больш за пяцьдзесят. Да лета 2008 году плянуетца паставіць дарожнія паказальнікі да большасці сядзібаў. Калі з'ніць пакой на чатыры—шэсць чалавек, кожны зь іх мусіць заплаціць заnoch 3 даляры. Калі госьці жадаюць сілкавацца сіравамі, прыгатаванымі гаспадарамі, або маюць патрэбу ў інвэнтары, цана павышаецца да 10—15 даляраў за суткі.

Сэктанты, сярод іх беларусы, сышлі пад зямлю

У Пензенскай вобласці Расеі

трэццаць сэктантаў сышлі ў зямлянку і завалілі ўваход. Яны прыхадзілі з сабой газавыя балёны і пагражаютць узарваць сябе, калі іх будзе выганяць з-пад зямлі. Жыхары вёскі Паганаўка спадзяюцца такім чынам выратавацца ад Апакаліпсісу, які, паводле іхных прағнозаў, адбудзеца ў траўні 2008 г. Секту ў Паганаўцы заснаваў мясцовы жыхар Пётр Кузьняцоў. Ягоны малельны дом наведваюць прыхаджане зь Беларусі, Падмаскоўя і Раствора. Гэтыя людзі паштара году таму купілі ў вёсцы дамы, нідзе не працавалі і сваіх дзяцей не пускалі ў школу.

**Паводле БелаПАН,
«ІА REGNUM»,
БЕЛТА, Regions.ru,
Эўрапейскае радыё для
Беларусі**



Гэта не іншаплянэтніца. Гэта пераможца конкурсу харства «Форд супермадэль съвету Беларусь».

АЛЕСЬ ВЯЛЕЙСКІ

ДРАБЯЗА

Расьцярушаюся на кроплі дажджу.
 Распыляюся ў промнях шчырага асеньнага сонца.
 Распускаюся ў лужынах зыбкім адлюстраваньнем.
 Асядаю пылам на пажоўкльых траве й лістоце.
 Разъяляюся ва ўсе бакі няпэўным парывістым ветрыкам.
 Расплываюся верасьнёўскай халоднай смугою
 Па паплавах
 па-над Вяльлёй...
 Я у мазаіцы зыркіх застылых астраў —
 І кожны пляёстак бы частка мянене.
 Я ў памкненнях апошніх пералётных птушак,
 Каторым, чамусьці, карціц вярнуцца
 Ў тутэйшыя гнёзды,
 Хай нават у іх злыдзень-сынег не растаў...
 Сыцяю струменямі-астаткамі халоднай начы
 Па шкле,
 яшчэ
 цёплым
 Тым цяплом, што паназьбірала за лета кватэра,
 І якім будзе трывалыца маё зъмерзлае цела
 У золкія ранкі,
 Мая прamerзлая душа
 у распачна-самотнія хвіліны...
 Застаюся шоргатам у адбітках съядоў
 На прымятай траве.
 Я ў рэху прамоўленых словаў,
 Між старонкамі кніг нечытаных,
 Я ў зацішши намроеных вершаў,
 Ў палянэзаў гарэзьлівых гуках,
 Што разносяцца лёгка, імкліва
 Ў недасяжны заўжды далягляд...
 Праз сонечна-яскравы асеньні дзень,
 Можа, апошні гэткі:
 і ціхі, і цёплы, і чароўны...
 Ў чыіхсьці съязах і чыімсьці съмеху.
 У снах сарамлівых і звыклых праклёнах...
 Я ў крохах і краплях,
 У нотах і паязах,
 У кроках і ўзмахах,,
 Адценінях і пахах...
 У нябачным, нячутным, нікчэмным...
 Ува ўсіх гэтых нітачках-дробязях...
 Але дзіўна,
 мне часам здаецца,
 Што важней за ўсё ... драбяза.
 Драбяза — зь яе тчэцца жыцьцё.

Кастрычнік 2006

АНАТОЛЬ ЗЭКАЎ

Зянону Пазьняку

Між травы укравянерай
 стогн прашчэміцца адтуль,
 дзе ляглі у дол ззалелы
 ад сваіх айчынных куль
 людзі,
 мірныя — як дзеци,
 ў тым віноўныя якраз,
 што жылі ў той час на съвеце,
 а ня ў неікі іншы час.



У 2007 годзе, годзе 125-
 годзьдзя Купалы і Коласа,
 «НН» штонумар друкуе творы
 беларускіх паэтаў. У
 ранейшых нумарах пабачылі
 съвет творы Генадзя
 Бураўкіна, Андрusя
 Храпавіцкага, Юрася
 Пацюпы, Міхала
 Анемпадыстава, Сяргея
 Прылуцкага, Сяргея Сыса,
 Алеся Макрацова ды іншых
 аўтараў. Чакаем Вашых
 твораў.

ФЭСТЫВАЛЬ

Браты Львінае сэрца

15 лістапада — апошні дзень фэстывалю дзіцячага швэдзкага кіно «Казачны сьвет», прысьвеchanага 100-гадовому юбілею Астрыд Ліндгрэн.

Увазе маленкіх гледачоў прапануеца фільм «Браты Львінае сэрца» (пра братоў, якія пасъля съмерці сустрэліся ў чарадзейнай краіне Нангіяле, дзе адважваюцца дапамагчы мясцовым жыхарам, якія цер-

пяць ад чорнага рыцара Тэнгіла і ягонага цмока Катлы).

Фільм ідзе па-беларуску з ангельскімі субтрытрамі. **Паказ адбудзеца ў кінатэатры «Цэнтральны» ў 13.00 і 15.30.**

ВЫСТАВЫ

«Факты кінабіяграфіі» Яўгена Ганкіна

У Музэі гісторыі кіно (вул. Свярдлова, 4) да 30 лістапада працуе выставка, прысьвеchanая 85-годзьдзю з дня нараджэння Яўгена Ганкіна. Ганкін быў мастаком на «Паўлінцы», «Гадзінніку, што спыніўся апоўначы», «Вайне пад стрэхамі», «Белых Росах».

Яўген Ганкін нарадзіўся 26 кастрычніка 1922 году. У 1943—44 гг. дапамагаў галоўнаму мастаку на фільме «Іван Жахлівы» Сяргея Эйзэнштэйна. А з 1946 году ён мастак—пастаноўшчык на «Беларусь—фільме». Яўген Ганкін аформіў такія клясычныя беларускія карціны, як «Паўлінка» (1952), «Хто съмлечца апошнім» (1954), «Гадзіннік спыніўся апоўначы» (1958), «Я родам зь

дзяцінства» (1966), «Вайна пад стрэхамі» (1967), «Сыны сыходзяць у бой» (1969), «Белыя Росы» (1983).

Ягоныя мэмуары «Крыло анёла» пасъмяротна выдадзены ў Злучаных Штатах.

На выставе можна паглядзець дакументальны фільм пра Яўгена Ганкіна, мастацкія фільмы, на якіх працаў творца.

Даведкі па т.: 227-10-75.

Андрэй Расінскі

Магія колеру

Да 10 сьнежня ў Нацыянальным мастацкім музее (вул. Леніна, 20) працуе выставка «Магія колеру», прысьвеchanая 35-годзьдзю Менскай дзяржаўнай гімназіі—каледжу мастацтваў, на якой можна будзе убачыць акварэлі выкладчыка гімназіі Яўгена Са-

ковіча і работы ягоных вучняў у тэхніках гуашы, акварэлі і акрэлу.

Жывапіс Латвіі

Тамсама 15 лістапада адкрываеца выставка «Пэйзаж і натурморт. Жывапіс Латвіі XX стагодзьдзя», на якой будуть прадстаўленыя творы мастакоў розных пакаленняў са збору Нацыянальнага мастацкага музею Латвіі. **Працуе выставка да 15 сьнежня.**

Японская кераміка

У малой залі Нацыянальнага мастацкага музею (вул. Леніна, 20) да 28 лістапада працуе выставка «Сучасная японская кераміка». У экспазыцыі — сасуды, абстрактныя і арганічныя аб'екты, геаметрычныя кампазыцыі 1950—1990-х.

ІМПРЭЗЫ

Уладзімер Арлоў прэзэнтуе...

22 лістапада на сядзібе Таварыства беларускай мовы (вул. Румянцева, 13) у Менску адбудзеца гісторычны сэмінар—прэзэнтацыя кнігі Ўладзімера Арлова «Імёны свабоды». **Пачатак а 18-й.** Уваход вольны.

Вечарына памяці Грахоўскага

14 кастрычніка ў Міжнародным аддукцыйным цэнтры (пр. газэты «Прайда», 11) адбудзеца літаратурны вечар, прысьвеchanы выдатнаму пісьменніку, паэту Сяргею Грахоўскаму (1913—

2002), з прэзэнтацыяй ягонай кнігі «Выбраныя творы», вытадзенай у шматтомнай сэрыі «Беларускі кніга збор». У праграме ўспаміны блізкіх, выступленні вядомых паэтаў, музыкаў. **Пачатак а 19-й.** Вядоўца Вольга Іпатава.

Ушанаваньне першага арнітоля

Урачыстасце адкрыцьцё памятнай шыльды графу Канстанціну Тызенгаўзу ладзіцца 18 лістапада на ягонай радзіме, у мястэчку **Жалудок (Шчучыншчына).** Сродкі на выраб і ўсталіваньне шыльды ў гонар засновальніка беларускай ар-

ніталёгіі Канстанціна Тызенгаўза (1786—1853) на працягу двух гадоў зьбіраліся грамадзкім аўяднаннем «Ахова птушак Бацькаўшчыны». Эскіз быў бясплатна створаны мастаком Ігарам Варкулевічам. Сакратарыят АПБ арганізуе бясплатны даезд у Жалудок з Горадні (ад'езд у 8.00 ад прыпынку «Абласная філярмонія»). Па ўрачыстасцях плянуеца недараагі абед у рэстаране Шчучыну, які ўдзельнікі маюць аплочваць самастойна. Даведкі па т.: (0152) 73-01-18, (029) 614-16-66 (Дэзмітры Вінчэўскі), эл. пошта: APB_Hrodna@tut.by

КІНО НА ВЫХОДНЫЯ

Кінафармат «4x4»

У лістападаўскім кінафармате «4x4», які адбудзеца ў Менску з 15 па 18 лістапада прадстаўленыя наступныя стужкі. «Я аблугуюваў ан-

гельскага караля» чэскага кінаклясыка Іржы Менцэля, другая карціна Андрэя Звягінцева «Выгнаныне», «Парыскай гісторыі» Крыстафа Анара і швэдзкая мэліядрама «З вышэйшай волі». Найбольшую цікавасць уяўляюць

карціны Зьвягінцева й Менцэля.

Стужкі дэманструюцца ў кінатэатрах «Аўрора», «Mір», «Перамога», «Цэнтральны» з чацвяртага па нядзелю.

Андрэй Расінскі

ТЭАТРЫ

Купалаўскі тэатар

16 (пт) — «Смак яблыка».

17 (сб) — «Паўлінка».

18 (ндз) — «Макбэт».

19 (пн) — «Таполевая заўвейя».

20 (аўт) — «Эліт (Гаспадары Глембай)».

21 (ср), 22 (чц) — «Чорная панна Нясьвіжку».

23 (пт) — «Кім».

24 (сб) — «Сымон—музыка».

25 (ндз) — «Я не пакіну цябе».

ранішнія спектаклі

18 (ндз) — «Сынежная каралева».

25 (ндз) — «Афрыка».

малая сцэна

17 (сб) — «Варшаўская мэліёдия».

19 (пн) — «Маці».

21 (ср) — «Востраў Сахалін».

22 (чц) — «Балядра пра каньне».

Тэатар беларускай драматургії

16 (пт) — «Нязваны госьць».

17 (сб) — «Дамавічкі».

17 (сб) — «Сталіца Эраўнд».

18 (ндз) — «Шлях у Царград».

20 (аўт) — «Валянціна».

21 (ср) — «Іванаў».

22 (чц) — «П'емонцкі звер».

23 (пт) — «Ганна ў тропіках».

24 (сб) — «Айбаліт, Бармалей, пра жывёл і Брадвэй».

24 (сб) — «Сёстры Псыхеі».

25 (ндз) — «Казачкі з куфэрачкі».

25 (ндз) — «Адвечная песня».

Тэатар юнага гледача

16 (пт) — «Таямніцы блакітных азёраў».

17 (сб) — «Маленькая трагедыя».

17 (сб) — «Залатое сэрцайка».

17 (сб) — «Маленьки лорд Фаўнтлерой».

18 (ндз) — «Мешчанін у шляхецтве».

18 (ндз) — «Дзень народзіна ката Леапольда».

20 (аўт) — «А зоры тут ціхія».

21 (ср) — «Палачанка».

22 (чц) — «Тарас на Парнасе».

24 (сб) — «Поцалунак ночы».

24 (сб) — «Сястра мая Русалочка».

25 (ндз) — «Спадарыня Мяцеліца».

25 (ндз) — «Марнія намаганьні каҳаньня».

пра-бел / пра-съвет

Эсэістыка • Крытыка • Рэфлексіі

Ліст таварышам. Павал Севярынец крытыкуе камэнтар Рэдакцыі «З галаўою ў мінульым». Яму адказвае Андрэй Дынко.	3
«БелорУССКИЙ партізан». Аляксандар Старыкевіч рэзка крытыкуе Паўла Шарамета і Сяргея Калякіна.	20
Дабро зноў перамагло. Рэцэнзія Антося Рудака. Памяці Цімоха Вострыкава.	22
Дзяды над Мухаўцам. Гісторык Ігар Бараноўскі: адшуканая магіла забытага дзеяча БНР.	24
Гара Луцэвічаў у Бараўцах. Аб ініцыятыве чатырох беларусаў піша Наталка Бабіна.	25
Беніца. Пустка. Піша Яраслаў Сыцешык.	26
Заслаўе. Рэпэтыцыя зімы. Фота Андрэя Лянкевіча.	28

«НН» СТО ГАДОЎ З ВАМІ

У гісторыі царства расейскага яшчэ не было ніколі таго прымера строгасці судзебных караў, як два першыя гады «расейскай канстытуцыі»— ад 17 акцыбра 1905 г. да 17 ак. 1907 г., і ніколі ня згінула так многа людзей па прыгавору судоў, як у гэтыя два няшчасныя гады. **Ваеннымі судамі** прыгаворана да **смертнай кары** — 2717 ч.: сказынілі па прыгавору гэтых судоў — 1780 ч. (...) Газэт і журналай закрыта было адміністрацый і судом 978. Адміністратыўным парадкам, па цыркуляру 3 юня 1907 г. аб «васхваленіі праступкаў», аштрафавана 174 газэт і журналай усяго на 112 тыс. 150 руб. (...) Усяго пацярпела ад прыгавораў судоў за два гады «канстытуцыі» — 18.274 ч.; выхадзіць у дзень больш, як па 25 ч.

(3 «Товарища»)
«Наша Ніва» № 32, 1907



А ТЫ ПАДПІШЫСЯ!

Каб рэгулярна атрымліваць «Нашу Ніву», прости падпішыце дамову. Дэталі — **старонка 17.**

Ніна Шпак страшыць Лукашэнку,


або Машына дзяржаўнай прапаганды, убачаная зь сярэдзіны. У прэсу патрапіў ліст начальніка інфармацыйна-аналітычнага цэнтра пры Адміністрацыі презыдэнта Шпак да кіраўніка Адміністрацыі.

Старонка 6.

Памёр Цімох Вострыкаў

У Гомелі на 85-м годзе жыцця памёр апошні ўдзельнік амэрыканскага дэсанту на Беларусь у 1952 г. Замест *in memoriam* — рэцэнзія Антося Рудака на фільм АНТ пра Вострыкава. Старонка 22.

КАЛІ Б...



...Віктар Івашкевіч сапраўды верыў у дыялёг апазыцыі з уладамі.

ПРЫВАТНЫЯ АБВЕСТКІ

ДОМ

Прадам за 62 т. цагляны дом з мансардай, плошчай 110 кв.м. (эроблены на 85%), побач з менскай кальцавой. Ёсьць элек-трычнасць, вада, падводзіцца газ. Т.: 8-029-576-74-29

ДАВЕДНІК

Падрыхтаваны энцыклапедычны даведнік «Рэпрэсаваныя мэдкі». Калі вам вядома што пра пакутнікаў або ёсьцьмагчымасць пайдзельнічаць у праекце, тэлефонуцце: 753-82-12, 755-25-61, (017) 211-09-53. Леанід Маракоў

НАБУДУ

Куплю ўзнагароды БНР, БЦР, БКА, дакументы. Т.: 722-46-04, 948-77-56
Цікавіца інформацыя (дакументы, вопратка, асабістыя рачы і т.д.) па беларускай партызанцы. Т.: 722-46-04, 948-77-56

СЯБРОЎСКІЯ ПАДАРОЖКІ

Запрашаем у падарожжа 25 лістапада (нядзеля) у гістарычную Горадню, якой хутка можа ня быць, з заездам у Мураванку. 30 лістапада — 3 снежня: Кракаў і замкі. Т.: 292-54-58; GSM: 622-57-20; 509-12-16; 110-19-28

Наша Ніва

незалежная газета

заснаваная ў 1906, адноўленая ў 1991

галоўныя рэдактары «Нашай Нівы»:

З.Вольскі (1906), А.Уласаў (1906—1914),
Янка Купала (1914—1915), А.Лукшевіч,
У.Знамяроўскі (1920), С.Дубавец (1991—2000).

сакратарка рэдакцыі Настя Бакшанская

шэф-рэдактар Андрэй Дынко

галоўныя рэдактары Андрэй Скурко

мастакі рэдактары Сяргей Харэўскі

заснавальнік Місцавы фонд выданья газеты «Наша Ніва»

выдавец Прыватае прадпрыемства «Суродзічы»

АДРАС ДЛЯ ДОПІСАЎ:

220050, Менск, а/c 537

Tel/fax: (017) 284-73-29, 8-029-613-32-32,

8-029-707-73-29.

E-mail: nn@nn.by

On-line: www.nn.by

© НАША НІВА. Спасылка на «Нашу Ніву» абавязковая. 12 палос фарматам А2, 6 друк. арк. Друкарня РУП «Выдачацца «Беларусь Дом друку», Менск, пр. Ф. Скаріны, 79. Рэдакцыя не ніясі адказнасць за змест рагіджных аўвестак. Кошт свабодны. Гавярэдчынне абрэпстрыцца прырэчычнага выданьня №581 ад 4 ліпеня 2002 г., выдадзенага Міністэрствам інфармаціі Рэспублікі Беларусь. Юрыйдyczны адрас: 220101, г. Менск, пр. Ракасоўскага, 102-71. Р/р 3012206280014 у МГД ААТ «Белінвестбанку», Менск, код 764.

Наклад 2239. Газета выдаецца 48 разоў на год.

Нумар падпісаны ў друк 23.00 14.11.2007.

Замова № 6226.

Рэдакцыйны адрас: Ракасоўскага, 102-71.

МАЛЮНАК і ТЭКСТ ЛЁПКА УШКИНА